

АД ЧАСОЎ ПЕРШАБЫТНЫХ

1917

З СІВОЙ МІНУЎШЧЫНЫ

Чалавек на тэрыторыі Беларусі пасяліўся ў сярэдзіне каменнага веку (палаеаліту), прыкладна 100—40 тыс. год таму. Неандэртальцы — папярэднікі чалавека сучаснага тыпу палявалі на буйных жывёлін — маманта, шарсцістага насарога, зымаліся збіральніцтвам, навучыліся здабываць агонь, будаваць жытло. У гэты час адбыўся пераход ад першабытнага чалавечага статка да радавога ладу. У канцы палаеаліту чалавек рассяліўся ў асноўным па далінах вялікіх рэк. Галоўныя рысы гэтай эпохі — развіццё вытворчасці прылад працы з крамянёвых пласцін, пашырэнне лука і прыручэнне сабакі. Развіваліся спосабы апрацоўкі косці, першабытнае мастацтва, існаваў складаны паходавальны абрад, аформілася першабытная рэлігія.

У эпоху мезаліту (9 — 5-е тысячагоддзі да н. э.) тэрыторыя Беларусі засялялася з поўдня па далінах буйных рэк. За гэты час склаўся мацярынска-радавы лад, фарміраваліся плямёны, развівалася родаплемянная ўласнасць. Асноўным гаспадарчым калектывам была радавая абышчына, у якой вытворчыя адносіны поўнасцю супадалі з адносінамі кроўнага сваяцтва па мацярынскай лініі і былі заснаваны на калектывнай вытворчасці, ўласнасці і пэўнай роўнасці спажывання.

У эпоху мезаліту людзі ўжо жылі на Чашніцкай зямлі. Менавіта да гэтай


эпохі адносіцца знайдзеная ля в. Старыя Лаўкі мезалітычная стаянка ва ўрочышчы Гарадок. Яна размешчана на адлегласці 300—400 м на ПДУ ад г. Ноўвалаукомля, у бок в. Старыя Лаўкі, не падалёку ад р. Лукомкі.

Асноўнымі заняткамі насељніцтва ў той час было рыбалоўства, збіральніцтва і паляванне. Рэкі, мноства азёр з вялікай колькасцю рыбы, дрымучыя лясы з дзікім звярамі ў іх садзейнічалі расселенню людзей на Чашнічыне. Верагодна, што стаянкі старажытных людзей існавалі і ў іншых месцах. Аб гэтым ускосна сведчаць знайдзеныя вучнямі Іванскай і Гілянскай школ каменныя прылады працы.

Жыццё людзей было цяжкім і не-бяспечным. Мацярынскія абышчыны размяшчаліся ў жылых памяшканнях, побач з імі знаходзіліся свірны, ямы для захавання ежы, загоны для жывёлы.

Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі пачаўся з 2-га тысячагоддзя да н. э. Ён характарызуецца першым вялікім падзелам працы на земляробства і жывёлагадоўлю. Асноўную ролю ў гаспадарчым і грамадскім жыцці роду і племені паступова пачалі адыгрываць мужчыны. Складваўся патрыярхат, развіццё вытворчасці абудзіла рост абмену і ўзікнення прыватнай ўласнасці. У сваім далейшым развіцці патрыярхат прывёў да маёраснай дыферэнцыяцыі, замены радавой абышчыны сель-

АД ЧАСОЎ ПЕРШАБЫТНЫХ – 1917



План Лукомскага гарадзішча

скай, узнікнення патрыярхальнага рабства, падзелу грамадства на класы.

Жалезны век пачаўся ў VII – VI ст. да н. э., калі плямёны навучыліся здабываць жалеза і вырабляць з яго прылады працы, зброю, упрыгожванні. Галоўным занятыкам нашых продкаў у гэты перыяд было земляробства. Жылі яны ў паглыбленых у зямлю буданах з канічным дахам. Пазней з'явіліся падоўжаныя шматкамерныя пабудовы слупавай канструкцыі з каменным агнішчам у кожным памяшканні.

У 2-й палове 1-га тысячагоддзя н. э. у Беларускае Падзвінне, да якога адносіцца і землі раёна, праніклі і рассяліліся крывічы.

Гэта была вялікая група ўсходніх славян, якая займала тэрыторыю верх-

няга цячэння Дняпра, Заходнай Дзвіны, Волгі, паўднёвую частку басейна Чудскага возера. На думку некаторых даследчыкаў, назва «крывічы» абзначае «блізкія паходжаннем» («па крыві»). На думку іншых вучоных, яна паходзіць ад імя легендарнага родапачынальніка Крыва ці язычніцкага першасвяцэнніка Крыва-Крывейта, ці ўзгоркавай мясцовасці (крызвіна). Працэс фарміравання крывічоў пачаўся ў 2-й палове 1-га тысячагоддзя н. э. і скончыўся ў IX ст. у выніку асіміляцыі славянскімі плямёнамі мясцовых балцкіх і заходненефінскіх плямён.

Ад полацкіх крывічоў (палачан) засталіся старажытныя археалагічныя помнікі – доўгія курганы. З канца IX – X ст. вядомы багатыя пахаван-

ні. На мяжы X – XI стст. паяўляюцца круглыя курганы з пахавальным абрадам трупапалажэння. Характэрная племянная адзнака крывічоў – бранзалетападобныя драцяныя скроневыя кольцы з завязанымі канцамі і шкляныя залачоныя пацеркі. Крывічы займаліся земляробствам, жывёлагадоўляй, хатнімі промысламі. Да нашых дзён з таго далёкага перыяду захаваліся назвы вёсак Крыўкі (ад крывічы), Латыгалічы (латыгаль – адно з балцкіх племен).

У тыя часы людзі былі бездапаможнымі перад шматлікімі з'явамі прыроды. Крывічы пакланяліся багам з дрэваў і камянёў. Яны верылі, што чалавек і пасля смерці прадаўжае жыць, таму нябожчыкаў хавалі разам з прадметамі ўжытку, зброяй і ўпрыгожваниямі. Ад тых часоў да нас дайшлі святы Масленіца, Купалле і інші.

Хрысціянства на тэрыторыю Беларусі пранікла ў X ст. Хрысцінамі былі полацкая князёўна Рагнеда Рагвалодаўна – жонка вялікага князя кіеўскага Уладзіміра Святаслававіча – і іх сын Ізяслав Уладзіміравіч. Епіскапская кафедра ў Полацку была заснавана каля тысячнага года, а ў сярэдзіне XI ст. пабудаваны Полацкі Сафійскі сабор. У XII ст. пры садзеінічанні Ефрасінні Полацкай пабудавана Спаская царква Ефрасіннеўскага манастыра.

На Беларусі пачынаецца пераклад і перапісанне кніг з грэчаскай мовы, летапісанне, пашыраецца пісьменнасць. Усталяванне хрысціянства ішло ў жорсткай барацьбе з язычніцтвам. Гэта адлюстравана ў беларускім фальклоры, летапісах, археалагічных помніках.

Сацыяльна-еканамічнае развіццё ўсходніх славян прывяло да ўтварэння класавага грамадства. У X – XIII стст. на тэрыторыі, заселенай крывічамі, узнякла буйное ва Усходній Еўропе Полацкае княства, якое належала прадстаўнікам самастойнай дынастыі князёў. Яно размяшчалася ў басейнах Захадній Дзвіны, Бярэзіны, Нёмана, займала тэрыторыю сучасных Віцебскай, паўночную частку Мінскай

і Магілёўскай абласцей. Зручнае географічнае становішча на гандлёвых шляхах (заходнедзвінскае адгалінаванне шляху «з варагаў у грэкі» – з Балтыйскага ў Чорнае мора) спрыяла хуткаму эканамічнаму і культурнаму развіццю Полацка. Да 860-х гадоў адносяцца першыя ўпамінанні ў летапісах пра гарады крывічоў Полацк і Смаленск. Пад 863 ці 864 г. паведамляеца, што кіеўскія князі Аскольд і Дзір «воева... полочан и многа зла сътвориша». У 882 г. Смаленск быў узяты велізарным войскам Алега і на крывічоў накладзена даніна. Больш доўга супраціўляўся Полацк, у якім і ў X ст. быў свой незалежны князь.

Каля 980 г. будучы кіеўскі князь Уладзімір захапіў Полацк, забіў полацкага князя Рагвалода. Ён сілай узяў сабе ў жонкі яго дачку прыгожую Рагнеду. Пазней Уладзімір аддаў Полацкую зямлю сыну ад Рагнеды Ізяславу. Пасля смерці Уладзіміра ў 1015 г. Полацкае княства зноў стала незалежным. Найбольшага росквіту Полацкае княства дасягнула пры сыне Ізяслава Брачыславе.

Больш за 50 год княжы ў син Брачыслава Усяслаў, які пашырыў межы сваіх уладанняў. За разум, адвагу і знаходлівасць сучаснікі празвалі яго Чарадзеем.

У тыя часы вялікае эканамічнае і палітычнае значэнне меў шлях «з варагаў у грэкі». На тэрыторыі з дрымучымі лясамі і вялізнымі болотамі водныя шляхі з Балтыйскага ў Чорнае мора ігралі значную ролю. Яны былі неабходныя і для знешнепалітычных мэт, бо Полацкае княства вяло пастаянныя войны з суседнімі княствамі.

Тэрыторыя сучаснага Чашніцкага раёна ў той перыяд уваходзіла ў склад Полацкай зямлі. Для яе развіцця шлях «з варагаў у грэкі» таксама меў вялікае значэнне. Рэкі Лукомка і Усвейка, зліваючыся, упадалі ў р. Улу – левы прыток Захадній Дзвіны. Вярхоўе Усвейкі блізка падыходзіла да вярхоўя Друці, якая ўпадала ў Днепр. Акрамя таго,

р. Лукомка бярэ пачатак каля вытокаў Бабра — прытока Бярэзіны, дзе мог быць старажытны волак. Гэты шлях: Балтыйскае мора — Заходняя Дзвіна — р. Ула — р. Лукомка — воз. Сялява — р. Калодніца — волак — р. Бобр — р. Бярэзіна — р. Днепр — Чорнае мора меў мясцовае значэнне, бо галоўная магістраль ішла з Заходняй Дзвіны на Днепр праз Смаленск. Але ён меў вялізнае значэнне для эканамічнага развіцця тэрыторыі, расселення тут людзей. Аб гандлёвым шляху, які тут праходзіў, напамінаюць скарбы, знайдзеныя ля в. Стражавічы, дзе захаваліся залаціны і сярэбранныя рэчы, арабскія і заходнегурапейскія манеты.

Як сведчыць беларускі археолаг Г. В. Штыхай, «немногие городища относятся к IX — началу X веков (Полоцк, Витебск, Лукомль, Braslav)». (Штыхай Г. В. Города Полоцкой земли (IX—XIII стст.). Мн., 1978. С. 8).

Тэрыторыя Чашнічыны мае самую адметную, толькі для яе харктэрную рысу сваёй мінушчыны — на ёй у старажытнасці мясціліся два ўдзельныя княствы — Лукомскае і Чарэйскае (гл. асобныя артыкулы).

Археалагічныя помнікі на тэрыторыі раёна

Да археалагічных помнікаў адносяцца стаянкі, гарадзішчы, селішчы, курганы і курганныя могільнікі, каменныя крыжы, манетна-рэчавыя скарбы. На тэрыторыі раёна маюцца 44 археалагічныя помнікі, у тым ліку 16 — рэспубліканскага значэння.

Цікавымі з'яўляюцца гарадзішчы, селішчы, курганы і курганныя могільнікі ля в. Лукомль. Комплекс археалагічных помнікаў у 1886 г. даследаваў Е. Р. Раманаў, у 1930 г. — А. Дз. Каваленя, у 1956 г. — Л. В. Аляксееў, у 1966—1969, 1971, 1973—1974 гг. — Г. В. Штыхай і інш.

У раёне гарадзішчы знаходзяцца ля вёсак Малая Вядрэнь Акцябрскага сель-

савета, Чорная Лаза — Латыгаліцкага сельсавета, Ясяноўкі — Новазаранскае сельсавета, Гара — Чарэйскага сельсавета. Усе яны адносяцца да V ст. да н. э. — V ст. н. э. У в. Лукомль ёсьць гарадзішча старажытнага горада, якое адносіцца да эпохі ранняга жалезнага веку і ранняга феадалізму.

Акрамя гэтага, гарадзішчы знайдзены ля вёсак Грынкі Кругліцкага сельсавета, Рудніца — Лукомскага сельсавета і Дварэц — Празямлянскага сельсавета.

Знайдзены 2 селішчы ў в. Лукомль і ля в. Падрэзы Іванскага сельсавета.

Курганы і курганныя могільнікі знаходзяцца ля вёсак Антаполле, Рыжанкі і Слабодка Антапольеўскага сельсавета, Іванск і Трылесіна — Іванскага сельсавета, Аўсянікі і Грынкі — Кругліцкага сельсавета, Чорная Лаза — Латыгаліцкага сельсавета, Лукомль, Слабодка і Старая Лаўкі — Лукомскага сельсавета, Гогалеўка, Сіманавічы і Стадубы — Новазаранскае сельсавета, Закур'е і Пачаевічы — Пачаевіцкага сельсавета, Бор, Васькаўшчына, Дварэц, Запружаны — Празямлянскага сельсавета, Гара — Чарэйскага сельсавета.

Каменныя крыжы знайдзены ля вёсак Малая Вядрэнь Акцябрскага сельсавета, Гілі і Кажары — Пачаевіцкага сельсавета і в. Гара — Чарэйскага сельсавета.

Стараражытная стаянка. На Пд ад в. Старая Лаўкі на мысе левага берага Лукомкі ў 1930 г. А. Дз. Каваленя выявіў стаянку Гарадок, якую ў 1967 г. даследаваў І. М. Ціханенкаў і ў 1981 г. абследаваў Э. А. Зайкоўскі. Было раскопана 200 м² плошчы. Культурны пласт з светла-жоўтага зяністага пяску і цёмна-карычневага пясчанага супеску. Знайдзены крамянёвый мікралітчыны скрабкі, паканечнікі стрэл, разцы, наожы і ножападобныя пласціны, укладышы, трапецападобныя прылады працы. Выяўлены 6 агнішчаў у выглядзе паглыбленых на 0,3—0,5 м у мацярык ям, запоўненых попельна-вугальнай масай. Кераміка двух відаў: порыстая, дрэнна

абпаленая з раслінным дамешкам у гліне і добра абпаленая з дамешкам кварцу і буйназярністага пяску ў гліне.

Сярод мезалітычных стаянка Гарадок адна з нешматлікіх, якая захавала культурны пласт. Яна займае вельмі важнае становішча ў характеристыцы паўночна-беларускага мезаліту.

Знойдзены тут неалітычныя прылады працы і фрагменты порыстых пасудзін харктэрны для нарвенскай культуры, а рэчы — для верхнедняпроўскай культуры. Нарвенская культура з'яўляецца культурай неалітычных плямен, якія ў 4—3-м тысячагоддзях да н. э. насялялі тэрыторыі паўднёва-ўсходній Прыбалтыкі і паўночнай Беларусі. Мае некалькі лакальных варыянтаў.

Насельніцтва займалася паляваннем, рыбалоўствам, збіральніцтвам, жыло на паселішчах па берагах невялікіх рак і азёр, ужывала рагавыя і касцяныя прылады працы, бурштынавыя ўпрыгожванні, вырабляла порыстую кераміку. У сярэдзіне 3-га тысячагоддзя да н. э. частка плямен нарвенскай культуры змяшалася з пляменамі культуры тыповай грабеньчата-ямачнай керамікі.

Да паніцця «верхнедняпроўская культура» адносіцца культура неалітычных плямен, якія ў 4—3-м тысячагоддзях да н. э. насялялі тэрыторыю паўднёва-ўсходній Беларусі ў басейне Дняпра на паўднёвым усходзе ад вусцяў Бярэзіны і Іпуці.

Насельніцтва жыло на паселішчах у наземных жытлах з агнішчамі ў сярэдзіне, вырабляла крамянёвую прылады працы і зброю: скрабкі, скобы, наожы, кароткія авальныя сякеры і цёслы, лісцепадобныя і ромбападобныя наканечнікі стрэл, вастрадонныя гаршкі з высокімі цыліндрычнымі сценкамі, упрыгожаныя грабеньчатымі адбіткамі, лапчастымі і накольчатымі ўзорамі. Плямены верхнедняпроўскай культуры займаліся паляваннем і рыбалоўствам. Грамадскі лад — матрыярхат.


Гарадзішчы. Гарадзішча — рэшткі старажытнага ўмацеванага паселіща, феадальны сядзібы — замка ці горада. Звычайна ўяўляе пляцоўку на ўзгорку або на мысе, ахаваную прыроднымі перашкодамі (рака, возера, яр, балота) і ўмацеваную равамі, землянымі валамі або сценамі.

Гара. За 2 км на ПнЗ ад в. Гара, злева ад воз. Чарэйскае, гарадзішча, мясцовая назва Гара. Пляцоўка памерам 29×24 м, выцягнута з поўначы на поўдзень, вышыня над наваколлем каля 7 м. У шурфах выяўлены культурны пласт 0,5 м. Раскопкі не праводзіліся.


Грынькі. За 2 км на Пд ад в. Грынькі ў забалочанай пойме ручая, які ўпадае ў воз. Міглёўскае, гарадзішча. Пляцоўка авальная, памерам 45×33 м, вышыня над поймай 16 м. З боку поля (паўночнага) прасочваецца вал вышынёй 0,7—0,8 м, шырынёй 6,5 м. У агаленнях выяўлены культурны пласт 0,4 м. Раскопкі не праводзіліся.

Дварэц. У в. Дварэц, злева ад дарогі на в. Тараскі, на левым беразе безназоўнай рэчкі гарадзішча. Яго пляцоўка памерам 45×39 м узвышаецца над поймай на 10—12 м. З ПнЗ і З умацевана ровам глыбінёй каля 7 м, шырынёй каля 20 м, з ПнУ і Пн — забалочаная пойма рэчкі. У агаленнях прасочаны культурны пласт, рэшткі керамікі. Раскопкі не праводзіліся.



Лукомль. Гарадзішча ў в. Лукомль, на правым беразе р. Лукомка, на пагорку вышынёй 15—20 м. Пляцоўка памерам 63×36 м. Культурны пласт у цэнтры пляцоўкі 2,2 м, каля паўночнага краю больш за 5 м. Пры раскопках гарадзішча на правым беразе р. Лукомкі даследавана пляцоўка плошчай 704 м^2 . Выяўлены рэшткі некалькіх археалагічных культур, якія храналагічна змяняюць адну адну: днепра-дзвінскай (рубеж н. э.), тышу верхняга пласта Банцарапушчыны (VI—VIII стст. н. э.), матэрыяллы IX — пачатку X ст., якія належалі крывічам, магутны культурны пласт XI—XIII стст. з вялікай колькасцю знаходак, верхні



Касцяна пласціна з выявамі звяроў, знайдзеная на гарадзішчы Лукомль



Вырабы з жалеза, знайдзеныя на гарадзішчы Лукомль



Сланцевая прасліцы і жаночыя ўпрыгожванні з гарадзішча Лукомль

пласт перыяду Вялікага княства Літоўскага.

Сярод знаходак вырабы з жалеза — сашнікі, сярпы, косы, наканечнікі стрэл, ключы ад замкоў і інш. Знайдзены бранзалеты, розныя жаночыя ўпрыгожванні, зробленыя з каліяровых металаў, а таксама вырабы з косці — грабяні, праколкі, накладкі, з каменя — сланцевая прасліцы (praslička, праселка, прасельца: грузік — гліняны або каменны з круглай адтулінай у цэнтры, які надзяўваўся на верацяно, каб павялічыць інерцію яго вярчальнага руху), тачыльныя брускі. Былі вырабы са шкла — бранзалеты, каралі. Да рэдкіх знаходак належыць касцяная шахматная фігурка чалавека, касцяная

пласцінка з выявамі звяроў, залатая ажурная пашерка. Гарадзішча было месцем старажытнага г. Лукомля.

Матэрыялы раскопак захоўваюцца ў Нацыянальным музеі Рэспублікі Беларусь.

Малая Вядрэнъ. За 2 км на ПнУ ад в. Малая Вядрэнъ, сярод болот, на паўночным беразе возера і беразе ручая гарадзішча часоў ранняга жалезнага веку (V ст. да н. э. — V ст. н. э.). Мясцовая назва Гарадок, Царкавішча. Пляцоўка а瓦льная, вышынёй 15—18 м, памерам 54×30 м, шырынёй 1,5—2 м. З Пд боку ўваход на гарадзішча шырынёй 1,2 м. У цэнтральнай частцы пляцоўкі захаваліся рэшткі фундамента царквы (памер 22×12 м). Захаваліся 2 каменныя кры-

жы і пліта з надпісам «XIX век». Вядома з 1873 г. Раскопкі не праводзіліся.

Рудніца. За 0,2 км на З ад в. Рудніца, на левым беразе безназоўнага ручая, які ўпадае ў Лукомку, на высокім мысе гарадзішча, мясцовая назва Царкоўка. Пляцоўка авальная, памерам 20×38 м, выцягнута з Пн на Пд. З Пд — ПдУ бакоў прасочаны вал вышынёй 0,5—0,7 м, шырынёй 3 м, побач роў глыбіней 0,3 м, шырынёй 2 м. Уваход на гарадзішча ў Пд частцы. З Пн боку пляцоўка моцна аплыла. Раней тут была царква, ад якой захаваўся фундамент, цяпер гарадзішча занята могілкамі. Вядома з 1873 г. Раскопкі не праводзіліся.

Чорная Лаза. Гарадзішча ля в. Чорная Лаза. Пляцоўка 50×60 м.

Ясяноўка. За 3,2 км на З ад в. Ясяноўка, у лесе, на беразе безназоўнай рэчкі, на Пд схіле ўзвышша гарадзішча часоў ранняга жалезнага веку. Мясцовая назва Лісіная Гара. Пляцоўка роўная, памерам 42×49 м, выцягнута з заходу на ўсход, здэрваная.

Вышыня з Пн, У і З бакоў 15—18 м, з Пд каля 30 м над поймай рэчкі. Схілы стромкі (45°). З Пд боку амежавана забалочанай поймай, з астатніх умацавана ровам глыбіней 5—7 м, шырынёй 10—12 м, валам вышынёй 2,5—3 м, шырынёй 5 м. З заходняга боку на схіле гарадзішча прасочаны выступ шырынёй 3,5 м. Ён знаходзіцца ніжэй за пляцоўку ў заходній частцы на 6 м, у Пн — З — на 8 м. Верагодна, гэта быў уваход на гарадзішча. Культурны пласт больш за 0,7 м. Раскопкі не праводзіліся.

Селішчы. **Лукомль.** Селішча 1 знаходзіцца на Пн ад гарадзішча на тэрыторыі школьнага двара. У 1969—1970 гг. Г. В. Штыхай даследаваў плошчу ў 588 m^2 . Выяўлены рэшткі селішча V—VIII стст. і часоў Полацкага княства IX—XIII стст. Даследавана паўзямлянкавае жытло XV ст. Знойдзены 2 бронзавыя крыжы і шмат глінянага посуду. Да ранняга феадалізму належала жалезніца наканечнікі стрэл, ключы, крыцы, шклянныя па-

церкі і бранзалеты, сланцевыя прасліцы, бронзавыя трапецападобныя падвескі, гліняныя тыглі для плаўкі каляровых металуў.


Селішча 2 на левым беразе р. Лукомкі, насупраць гарадзішча, звойма некалькі гектараў. У 1973—1974 гг. даследавана Г. В. Штыхавым. Знойдзены матэрыйялы XI—XIII стст.: гліняны посуд, жалезніца і касцянія вырабы, каменная форма для адліўкі жаночых упрыгожванняў.

Падрэзы. За 0,2 км на З ад в. Падрэзы, на правым беразе р. Ула, на пагорку селішча вышынёй 10 м. Мясцовыя назывы Валатоўка, Французскі курган. З Пд і ПдУ амежавана поплавам, з З — ракой. Памер 43×25 м. Пры зачыстцы ПнЗ краю пляцоўкі селішча знойдзены рэшткі ляпных гаршкоў, падпраўленых на ганчарным круге. Тут жа аблаленія камяні (верагодна, агнішча). Датуецца X ст.

Курганы і курганныя могільнікі. Курганы — гэта насыпны над старажытнымі могіламі, дзе хавалі нябожчыкаў. У курганах з рэшткамі памерлых знаходзяцца прадметы хатняга ўжытку, упрыгожванні, зброю. На Беларусі курганы ўзніклі на мяжы 3—2-га тысячагоддзя да н. э. У народзе іх называюць валатоўкамі, капцамі, часам шведскімі або французскімі могіламі.

Курганы і курганныя могільнікі пачалі выяўляцца і даследавацца ў XIX ст. Так, Е. Р. Раманаў у 1888 г. раскапаў адзін з курганоў, размешчаных у два рады на ўскрайку Праклятага поля ля Лукомля. У XX ст. абледавалі ў раёне курганы і курганныя могільнікі Л. В. Аляксееў (1956 г.), Т. С. Бубенька (1981 г.), Э. М. Зайкоўскі (1981 г.), А. Дз. Каваленя (1930 г.), В. Б. Каракевіч (1971 г.), А. П. Сухамлінава-Марозава (1954 г.), М. М. Чарняўскі (1956 г.), Г. В. Штыхай (1966—1969, 1971, 1973—1974 гг.).

Антаполле. Ля в. Антаполле за 0,1 км на ПнЗ, каля малочнай фермы, курган вышынёй 1,3 м, дыяметрам 12 м.



Гліняны посуд з раскопак селішча ля Лукомля

Аўсянікі. Ля в. Аўсянікі, у лесе, на беразе воз. Старасельскае, каля дарогі ў в. Бельнякі, курган. Да нядайняга часу тут быў могільнік, які меў насыпы дыяметрам 10—15 м, вышынёй 1,5—3 м. На могільніку пахаваны крывічы. Да тусца канцом 1-га — пачаткам 2-га тысячагоддзя н. э.

Бор. Ля в. Бор за 1 км на ПнУ, на левым беразе безназоўнай рэчкі, курганны могільнік з 5 насыпаў вышынёй 2,5 м, дыяметрам 10 м. Мяцовая назва Шведская магілы. Раскопкі не праводзіліся.

Васькаўшчына. Ля в. Васькаўшчына за 2 км на ПдЗ ад вёскі, на левым беразе р. Ульянка, курганны могільнік з 8 курганоў вышынёй 0,6—3,6 м, дыяметрам 9—11 м. Мяцовая назва Валатоўкі. Насыпы пясчаныя, некаторыя абкладзены валунамі. Раскопкі не праводзіліся.

Гара. Ля в. Гара за 1 км на Пд, на магілках, курганны могільнік з 6 насыпаў вышынёй 0,6—1,2 м, дыяметрам 8—12 м. Мяцовая назва Напалеонаўскія магілы. Курганы моцна аплылі, асобныя пашкоджаны ямамі. Вядомы могільнік з 1873 г. Раскопкі не праводзіліся.

Гогалеўка. Ля в. Гогалеўка мающа 2 курганныя могільнікі.

Могільнік 1 за 3,5 км на У ад вёскі, абапал дарогі Кашчына — Фёдарапука, у лесе. У ім 11 курганоў дыяметрам 6—12 м, вышынёй 0,9—2,3 м. Насыпы здзірванелыя і зараслі лесам. Раскопкі не праводзіліся.

Могільнік 2 за 3 км на ПнУ ад вёскі, за 0,6 км на Пн ад могільніка 1, справа ад дарогі Кашчына — Фёдарапука. У ім 3 насыпы вышынёй 0,3—0,6 м, дыяметрам 8 м, моцна аплылі. Раскопкі не праводзіліся.

Грынькі. Ля в. Грынькі за 2,5 км на ПнУ, злева ад дарогі на в. Запрудзе, у лесе, курганны могільнік з 7 насыпаў вышынёй 1,3 м, дыяметрам 10—13 м. Мяцовая назва Напалеонаўскія магілы. Раскопкі не праводзіліся.

Закур'е. Ля в. Закур'е за 1,5 км на ПдЗ ад вёскі, побач з шашою Чашнікі — Новалукомль, курганны могільнік. Раней тут налічвалася каля 100 курганоў. У 1888 г. Е. Р. Раманаў даследаваў 3 курганы: у 1-м знайдзены рэшткі крэмациі, у 2-м — трупапалажэнне. Рэчавы інвентар складаў нож, сярэбраны пярсцёнак, 5 пацерак і 2 завушніцы (напэўна, скроневыя кольцы).



Курганны могільнік ля вёскі Закур'е

У 3-м кургане знайдзена трупаспаленне і 6 упушчаных у насып позніх касцякоў, з якіх адзін дзіцячы, астатнія дарослыя. Да нашага часу захавалася 19 курганоў.

Курган 4 дыяметрам 6 м, вышынёй 1,05 м. На мацерыку знайдзены 12 кавалкаў кругавой керамікі. Мацярык цвёрды. Пахаванне не выяўлена.

Курган 5 дыяметрам 8 м, вышынёй 1,6 м. На гарызонце ляжаў касцяк, арентаваны на З. Нябожчык (1,7 м) пакладзены на спіну. У вобласці таза знайдзена бронзавая спражка з адбіткам тканіны, моцна спрацаўваны сланцевы бруск, жалезны нож з рэшткамі драўлянай ручкі, бронзавае паясное кальцо і калачападобнае крэсіва. Сякера з адбіткам тканіны ляжала пад правым каленам. Каля ног і чэрата — 4 жалезнныя каваныя цвікі даўжынёй 11—12 см. Пахаванне датуецца XI ст.

Курган 6 дыяметрам 10 м, вышынёй 1,6 м. На глыбіні 1,3 м, на падсыпцы 0,3 м касцяк (1,55 м). Нябожчык ляжаў на спіне галавой на Пн, кісці рук на жывице. У насыпе знайдзена 5 кавалкаў ляпной керамікі трэцій чвэрці 1-га тысячагоддзя н. э. Відаць, курган узводзіўся на месцы паселішча, культурны пласт якога дакладна не прасочваўся. Да пахавання адносяцца невялікі нож, бронзаве кальцо дыяметрам 1 см, сагнутае з дроту, сердалікавая 8-гранная пацерка, 4 шкляныя залачоныя пацеркі дыяметрам 10 мм, каменная цыліндрычная пацерка такіх жа памераў, 2 жалезнныя каваныя цвікі. Дата пахавання XI ст.

Курган 7 дыяметрам 3 м, вышынёй 0,7 м. Выглядае зусім малым у могільніку. Каля краю насыпу ляжала галёнка. Напэўна, косьць выпадковая і курган адносіцца да ліку парожніх.

Запружаны. У в. Запружаны, каля балоцтрай нізіны, курганны могільнік з 6 круглых і 1 падоўжанага курганоў. Вышыня круглых 2,5—4 м, дыяметр 10—15 м. Падоўжаны шырынёй 12 м, вышынёй 2,5 м, даўжынёй 30 м. Раскопкі не праводзіліся.

Іванск. Ля былога в. Палітадзел (злілася з в. Іванск), за 1,5 км на ПДУ ад вёскі, ва ўрочышчы Барок, злева ад дарогі ў в. Трылесіна, у невялікім ляску на левым беразе р. Ула курганны могільнік з 9 курганоў вышынёй 0,6—2 м, дыяметрам 6—8 м. Самы вялікі курган дыяметрам 15 м. Паміж насыпамі ёсьць 1 жалынік вышынёй 0,6 м, дыяметрам 10 м (перахоаднае пахаванне — ад курганоў да сучасных могіл). З Пн абкладзены пяццю вялікімі камяніямі. З іншых бакоў захаваліся сляды камянінёй. Мясцовая назва курганных могільніка Валатоўкі. Раскопкі не праводзіліся.

Лукомль. Ля в. Лукомль за 0,9 км ад гарадзішча ва ўрочышчы Праклятае поле, каля дарогі на в. Чарэя, Е. Р. Раманаў знайшоў і апісаў курганныную группу, дзе 6 курганоў размяшчаліся ў 2 рады. Е. Р. Раманаў раскапаў 1 курган у верхнім радзе, 2-гі — з kraю. Знайдзены трупапалажэнні з вялікай колькасцю речак, сярод якіх сякера-чакан, наканечнікі дзідаў, берасцянае вядро з жалезнімі абручамі. У 1966—1967 гг. Г. В. Штыхаў даследаваў гэты курганны могільнік, які можна разглядаць як рэшткі некрополя старожытнага Лукомля. На грэбні ўзвышша даследаваны 3 курганы. Дарэчы, у 1970 г. курганы былі адноўлены.

Курган 2 дыяметрам 10 м, вышынёй 1,2 м. Насып са жвіру. У насыпе ўпусканне трупапалажэнне (180 см). На глыбіні 1,2 м ад вяршыні знайдзена касцяк мужчыны ўзростам 25 год. Вакол касцяка 11 каваных цвікоў. Каля правага пляча жалезны наканечнік дзіды, каля правага калена — невялікая жалезная баявая сякера. Яе ручка спарахнела, аднак у правушыне захавалася частка, дзе быў жалезны кручок для падвесвання сякеры, відаць, да пояса. Паміж каленіямі знайдзена бронзавая падкова-падобная фібула, на ўздоўжні таза з абодвух бакоў па аднаму бронзавому кальцу, арнаментаваному кружкамі. Каля кісці левай рукі — невялікі жалезны нож, ад якога акрамя ляза захава-

АД ЧАСОЎ ПЕРШАБЫТНЫХ — 1917

лася касцяное дзяржанне. На ім награваны княжацкі знак — трывубец. Па чэрапе з гэтага курганнага могільніка кандыдат гістарычных навук І. У. Чаквін зрабіў рэканструкцыю твару дружынніка-палачаніна, а скульптар Я. П. Яшэнка выканаў яго скульптурную выяву.

Курган 3 дыяметрам 10 м, вышынёй звыш за 2 м. Здавалася, курган добра захаваўся і не пашкоджаны. Іншае выявілася пры раскопках. У вяршыні знайдзены асобныя косці чалавека. На глыбіні 1,5 м выяўлены дзве кучы чалавечых касцей і 15 чарапоў. Напэўна, у старажытным кургане намнога пазней былі закапаны забітыя ў час вайны жыхары Лукомля.

Курган 4. У насыпе знайдзены перамешаныя косці чалавека і каваны цвік. Курган раней быў перарэзаны траншэй.

У 1888 г. Е. Р. Раманаў адзначыў яшчэ 2 курганы ў ваколіцах Лукомля.

Курган 1 — за 1 км на Пн ад апісанага курганнага могільніка на сядзібе селяніна, другі — самы вялікі ў Лукомлі — на такой жа адлегласці на З. Першы з гэтых курганоў захаваўся да 1956 г. і быў скапаны.

Курган 2. Вялікі курган-«валатоўка» захаваўся да нашага часу каля сучасных могілак, на правым беразе Лукомкі. Ён правільны паўсферычнай формы. Дыяметр 20 м, вышыня звыш 4 м. Не даследаваўся.

У 1966 г. знайдзены яшчэ адзін курган-«валатоўка» сярод хмызняку на левым беразе Лукомкі. Знайдзена ляпная і кругавая кераміка, на глыбіні 0,5 м — шыфернае прасліца. У кургане на розных узроўнях выяўлена некалькі шкілетаў.

Пачаевічы. Ля в. Пачаевічы за 0,5 км на Пд курганны могільнік з 7 курганоў вышынёй 0,9—2,65 м, дыяметрам 4—15 м. Насыпы пясчаныя, здзірванелыя. Раскопкі не праводзіліся.

Рыжанкі. Ля в. Рыжанкі 2 курганны могільнікі.

Могільнік 1 знаходзіцца за 2,5 км на ПнУ ад вёскі, на правым беразе р. Усвейка, у лесе, ва ўрочышчы Бор. 2 насыпы вышынёй 2,1 м, дыяметрам 10 і 12 м. Курганы добра захаваліся, зараслі лесам, каля іх асновы прасочаны раўкі глыбінёй 0,5 м. Раскопкі не праводзіліся.

Могільнік 2. Мясцовая назва Французская, ці Напалеонаўскія, магілы. Знаходзіцца за 2,5 км на Пн ад вёскі, у лесе, ва ўрочышчы Воранава, на правым беразе р. Усвейка. З насыпы вышынёй 2,5 м, дыяметрам 10—12 м. Курганы пашкоджаны ямамі, зараслі лесам. Раскопкі не праводзіліся.

Сіманавічы. Ля в. Сіманавічы курганны могільнік і курган.

Мясцовая назва могільніка Валатоўкі. Размешчаны за 1 км на З ад вёскі, на ўскрайку лесу, абапал дарогі на в. Стайбцы, ва ўрочышчы Валатоўкі. 6 насыпаў вышынёй 0,5—1,5 м, дыяметрам каля 15 м. Захаванасць добрая, за выключэннем 2 курганоў. Раскопкі не праводзіліся.

Курган за 2,5 км на З ад вёскі, у лесе, злева ад дарогі на в. Стайбцы. Вышыня 1,3 м, дыяметр 10 м. Добра захаваўся, зарос лесам, вакол яго асновы прасочаны невялікі равок глыбінёй 0,3 м.

Слабодка. З курганныя могільнікі з агульной колькасцю 143 курганы, размешчаны ля в. Слабодка Лукомскага сельсавета, за 5—7 км ад Лукомля. Выявіў у 1976 г. і даследаваў насыпы ў 1967, 1969 і 1971 гг. Г. В. Штыхаў.

Першы курганны могільнік за 1,5 км на З ад вёскі. Налічвае 105 круглых у плане насыпаў вышынёй 0,5—2,5 м. Адзін курган вызначаўся вялікімі памерамі і дасягаў у вышыню 3 м. Курганы знаходзяцца на паўночным узвышшым беразе воз. Лукомскае, цягнуцца паласой на 400 м уздоўж берага і называюцца валатоўкамі.

Курган 1 дыяметрам 8 м, вышынёй 0,9 м. Знайдзены перамешаныя косці, побач абвугленае бервяно. У кучы выяўлены 4 двайныя лімонападобныя жоўтые пацеркі, адна лімонка трайная,

адна адзінарная, абломак днішча ад ганчарнага гаршка з лінейным арнаментам. Трупаспаленне адбылося на месцы ў X ст.

Курган 2 дыяметрам 3 м, вышынёй 0,8 м. Насыпаны з культурнага слоя, у якім сустракаецца ляпная кераміка з тоўстымі сценкамі (таўшчыня да 1 см). Адзін чарапок з расчэсамі.

Курган 3 дыяметрам 7 м, вышынёй 0,7 м. Збоку насыпу пад дзірваном на глыбіні 0,3 м раскапана 6 гаршкоў. Яны знаходзіліся на аблапленым грунце, 2 стаялі горламі верх, астатнія ляжалі бокам. У гаршках рэшткі паленых касцей. Косці знаходзіліся і ў позелавугальнай пляме пад гаршкамі. Знойдзена скроневае кальцо авальной формы з бронзавага дроту са свабоднымі канцамі, якія крыху заходзяць адзін на адзін. Асаблівую цікавасць узўялоць 1 ляпны, 5 кругавых гаршкоў, фактура ўсіх іх падобная. Дата ўзнікнення кургана — X ст.

Курган 4 дыяметрам 7 м, вышынёй 0,8 м. Пад насыпам збоку на глыбіні 0,4 м знойдзены разбіты кругавы гаршчок з чырвонай гліны. Калі гаршка асобныя спаленія косці.

Курган 5 дыяметрам 10 м, вышынёй 1,8 м. Пад насыпам знойдзены рэшткі жалезнага нажа.

Курган 6 дыяметрам 7 м, вышынёй 0,7 м. Насыпаны з гліны. У ім знойдзены кавалак кругавога гаршка з лінейным арнаментам і буйныя вуглі.

Курган 7 дыяметрам 7 м, вышынёй 0,7 м. Насыпаны з гліны. У ім знойдзены кавалак ад ляпнога посуду і не-кальцыяніраваныя косці чалавека. Збоку насыпу на грунце раздаўлены кругавы гаршчок, побач абломак шклянай пашеркі чорнага колеру і рэшткі нажа. Пад гаршком выяўлена невялікая ямка з трупаспаленнем. Адносіцца да канца X — пачатку XI ст.

Курган 8 дыяметрам 7 м, вышынёй 0,75 м. Курган пусты.

Курган 9 круглы, паўсферычны, дыяметрам 19 м, вышынёй звыш 3 м. На глыбіні 0,5 м у Пн частцы знойдзена

20 абломкаў керамікі. У насыпе кургана неаднаразова выяўлена ляпная кераміка слойкавай формы, якая мае адносіны да паселішча. Напэўна, тут знаходзілася першапачатковое збудаванне, звязанае з паселішчам трэцій чвэрці 1-га тысячагоддзя н. э.

Курган 10 вышынёй 1 м, дыяметрам 7 м. У насыпе знойдзены 4 ляпныя чарапкі, адзін з расчэсамі. Знойдзены абломкі кругавога посуду з лінейным арнаментам.

Курган 11 вышынёй 0,7 м, дыяметрам 6 м. У пахаванні 1 — абломкі ад двух гаршкоў, у пахаванні 2 — кавалкі аднаго гаршка. У кургане знаходзіўся другі гаршчок канца X — пачатку XI ст. Яго тулава ўпрыгожана арнаментам, падобным на хвалісты.

Курган 12 вышынёй 0,6 м, дыяметрам 5 м. Знойдзены жалезны нож з патоўшчанай спінкай і 7 абломкаў кругавога посуду XI ст.

У курганным могільніку большасць трупаспаленняў (курганы 1, 3, 4, 9), асобныя пахаванні — трупапалажэнні на гарызонце (курган 10). Гэта адзін з курганных могільнікаў тых часоў, калі адбываўся пераход ад крэмациі да трупапалажэння.

Курганы з трупапалажэннямі XI — XII стст.

Слабодка II. Складаецца з 8 курганоў. У 1974 г. Г. В. Штыхавым тут былі даследаваны два насыпы.

Курган 1 у плане круглы, дыяметрам 11 м, вышынёй 1,35 м. Знойдзены сагнуты жалезны нож, напэўна, наўмысна пашкоджаны пры пахаванні. Знойдзены другі нож, баявая сякера-чакан, бронзавая падковападобная фібула.

Курган 2 дыяметрам 7 м, вышынёй 1,1 м. На глыбіні 0,85 м рэшткі касцяка, які дрэнна захаваўся. Інвентар адсутнічае.

Слабодка III. Трэці курганны могільнік, самы далёкі ад в. Слабодка — за 1,5 км на З ад могільніка 1. У ім 30 паўсферычных курганоў вышынёй ад 0,8 да 1,2 м, але некаторыя насыпы выглядаюць авальными. У 1974 г.

Г. В. Штыхаў даследаваў 6 курганоў.

Курган 1 амаль круглы, вышынёй 1,85 м, дыяметрам 11,5 м. Пад курганом вугальная праслойка, на якой 2 трупа – палажэнні.

Курган 2 круглы, вышынёй 1,8 м, дыяметрам 8 м. У ПдЗ частцы насыпу выяўлены касцяк даўжынёй 1,74 м. Інвентар адсутнічае. Старожытны гарызонт уяўляў сабой гумусавую чорную глебу 5–17 см. На ёй пахаванне 2, арыентаванае таксама, як першы касцяк. Знойдзена шыфернае прасліца і кавалкі гаршкоў.

Курган 3 авальны ў плане, 9×6,9 м, вышынёй 1,85 м. Вышэй мацерыка знойдзены частка чэрата і зуб чалавека, непадалёку – металічны крыжык і 15 пацерак. Пацеркі шкляныя залачоныя, адна сіняя чатырохгранная і плоская пацерка з сіняга празрыстага шкла.

Курган 4 круглы, дыяметрам да 7 м, вышынёй 0,9 м. Блізка да цэнтра ляжалі 2 касцякі, напэўна, жанчыны і дзяўчынкі. З двух бакоў галавы дарослай жанчыны знойдзены пацеркі, з правага боку чэрата 5 скроневых кольцаў і сярэбраная манета, якая служыла падвескай, з левага боку – чатыры кольцы. На пальцы правай руکі – бронзовы пярсцёнак, каля пояса злева фрагмент жалезнага сярпа, 64 пацеркі шкляныя залачоныя, малыя па памерах, адна рабрыстая залачоная пацерка, 6 пацерак бурштынавых ѿмна-аранжавых, па форме круглых. Скроневые кольцы зроблены з круглага дроту: 6 кольцаў з зыходзячымі канцамі, 2 са свабоднымі патончанымі. Адно эсаканечнае кальцо даволі рэдкае для тэрыторыі Паўночнай Беларусі. У пахаванні быў дынарый дыяметрам 2 см, з адтулінай для прымачавання вушка. Манета Этэльрэда II (979–1016 гг.), чаканеная ў Англіі. На тыльным ле баку выява «доўгага крыжа». Час абарачэння такіх манет 997–1003 гг. Касцяк пахавання 1 быў пашкоджаны пры другім, больш познім (упускным) пахаванні. Час, які аддзяляў другое пахаванне ад першага, напэўна, непрацяглы. Даўжыня

другога касцяка 1,45 м. Каля грудзей знаходзілася дзіцячая чэлюсьць і ракавіна ўліткі.

Курган 5 круглы, дыяметрам 5,2 м, вышынёй 0,75 м. Курган пусты.

Курган 6 круглы ў плане. Дыяметр 6 м, вышыня 1,55 м. Пахаванне не знойдзена.

Час утварэння трэцяй курганнай групы каля в. Слабодка вызначаецца XI ст., таксама як і другой групы. Абедзве курганнія групы ўзніклі некалькі пазней першага курганнага могільніка, у якім ёсьць трупаспаленне. Ён функцыяніраваў да пачатку XI ст.

Старыя Лайкі. На Пд ускрайне в. Старыя Лайкі маеца курган вышынёй 1,3 м, дыяметр 6 м.


Стаўбцы. За 2,3 км на ПдУ ад в. Стабцы, у лесе, ва ўрочышчы Валатоўкі размешчаны курганы могільнік з 45 курганоў вышынёй 0,6–2 м, дыяметрам 3–10 м. Раскопкі не праводзіліся.

Труханавічы. Ля в. Труханавічы за 0,7 км на Пн, на тэрыторыі рамонтных майстэрняў калгаса «Прагрэс» курганы могільнік з 15 курганоў вышынёй 2–3 м, дыяметрам 10–12 м. Мяцовая назова Валатоўкі. Раскопкі не праводзіліся.

Трылесіна. Ля в. Трылесіна на Пд ускрайне яе, ва ўрочышчы Валатоўкі (правы бераг р. Ула) курганы могільнік з 35 курганоў. Раскопкі не праводзіліся.

Каменные крыжы. На тэрыторыі раёна знойдзена 26 каменных крыжоў. Найбольш вялікіх памераў крыжы ля в. Малая Вядрэнъ. Найбольшая колькасць каменных крыжоў знойдзена на могілках, справа ад дарогі ў в. Кажары. Тут 18 крыжоў памерамі: вышыня 0,7–1,5 м, шырыня 0,6–0,9 м, таўшчыня 0,15–0,25 м. Адносяцца да XIII–XVI стст. На асобных крыжах – надпісы на стараславянскай мове. Побач вялікая колькасць каменных пліт, высечаных з мяцового шэрага граніту.

Археалагічныя раскопкі, даследаванне знойдзеных прадметаў даюць магчы-



Рэканструкцыя галавы юнака з пахавання
Лукомскага гарадзішча. Аўтар І. У. Чаквін

масць уявіць, як жылі людзі ў разныя перыяды старажытнасці, даведацца аб родзе іх заняткаў, адносінах паміж сабой, падзеях, якія адбываліся на нашай зямлі.

У музеі старажытнабеларускай культуры мaeцца скuльптурны партрэт жанчыны XVII ст. з Лукомля.

У 1974—1978 гг. на тэрыторыі Чашніцкага і 6 іншых раёнаў Віцебскай вобл. праводзіліся комплексныя антра-палагічныя даследаванні гістарычных і біялагічных аспектаў развіцця чалавека.

Археалогія і нумізматыка Беларусі (Энцыклапедыя). Мн., 1993.

Дучиц Л. В. Археологические памятники северо-запада Полоцкого княжества. Вильнюс, 1982.

Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць. Мн., 1982. С. 442—453.

Каваленя А. Зм. Археалагічныя распушкі ў вярхоўях рак Друці, Усяж-Бук і Лукомкі // Працы секцыі археалогіі. Мн., 1932. Т. 3. С. 187—197.

Поболь Л. Д. Археологические памятники Белоруссии. Мн., 1983. С. 193—196.

Романов Е. Р. Раскопки в Могилевской губернии 1883// Труды МАО, вып. 1. Т. 13. С. 146—150.

Список памятников истории и культуры республиканского значения Белорусской ССР. Мн., 1990. Т. 1. С. 81—84; Т. 2. С. 64—65.

Тегако Л. И. Антропологические исследования в Белоруссии. Мн., 1979.

Штыхаў Г. В. Крыўіны. Мн., 1992. С. 155—156.

Штыхов Г. В. Раскопки в Лукомле в 1966—1968 годах // Древности Белоруссии. Мн., 1969. С. 302, 316—351.

Н. Кіндзяева

Даследчыкі старажытнасцей Чашніцкай зямлі

Аляксееў Леанід Васільевіч (н. 15 студз. 1921, г. Раство-на-Доне, Расія), археолаг і гісторык. Доктар гістарычных навук. У 1951 г. абледаваў гарадзішча ля вёсак Дварэц і Лукомль.

Бубенка Таццяна Станіславаўна (н. 8 чэрв. 1957, г. Беразіно), беларускі археолаг. Кандыдат гістарычных навук. У 1981 г. абледавала гарадзішчы ля вёсак Гара, Грынькі, Дварэц, Рудніца, Ясноюўкі. Выявіла і абледавала селішча ля в. Падрэзы, курган ля в. Бор, курганны могільнік ля вёсак Рыжанкі, Сіманавічы, Стайбцы. Выявіла курганны могільнік ля в. Грынькі. Абледавала курганы і курганныя могільнікі ля вёсак Антаполле, Аўсянікі, Васькаўшчына, Гара, Гогалеўка, Зашур'е, Запружаны, Іванск, Старыя Лаўкі, Труханавічы, Трылесіна.

Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч (н. 18 лістап. 1952, в. Дубашы Валожынскага раёна), беларускі археолаг. Кандыдат гістарычных навук. У 1981 г. абледаваў стаянку Гарадок ля в. Старыя Лаўкі.

АД ЧАСОЎ ПЕРШАБЫТНЫХ – 1917

Каваленя Аляксандр Дэмітрыевіч (21 лют. (5 сак.) 1895, в. Кашиныцы Гродзенскага пав. – 27 жн. 1937), беларускі археолаг. У 1930 г. выявіў стаянку Гарадок ля в. Старыя Лоўкі, гарадзішча ля в. Чарэя.

Караткевіч Валянціна Браніславаўна (28 чэрв. 1934, с. Белаводскае Маскоўскага раёна, Кыргызстан – 28 лют. 1983), беларускі археолаг, гісторык. Кандыдат гістарычных навук (1965). Скончыла БДУ (1956). Працавала на-навуковым супрацоўнікам у Ашмянскім краязнаўчым і Брэсцкім гісторыка-краязнаўчым музеях, выкладчыкам Брэсцкага педінстытута. У 1969–1983 гг. старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН БССР. У 1971 г. абследавала гарадзішча ля вёсак Гара, Грынкі, Дварэц, Малая Вядрэнъ, Ясяноўка. Выявіла курган ля в. Антаполле. Абследавала курганы і курганныя могільнікі ля вёсак Аўсянікі, Васькаўшчына, Запружаны, Іванск, Пачаевічы, Труханавічы, Трылесіна.

Раманаў Еўдакім Раманавіч (30 жн. (11 верас.) 1855, мяст. Нова-Беліца, цяпер у межах Гомеля – 20 студз. 1922), беларускі археолаг, фальклорыст, этнограф, краязнавец, педагог. Правадзейны член Рускага геаграфічнага таварыства (1886), Маскоўскага таварыства аматараў прыродазнаўства, антралогіі і этнографіі (1886), Маскоўскага археалагічнага таварыства (1890, чл.-карэспандэнт 1886), Віцебскага статыстычнага камітэта (1891). Адно з найбольш выдатных яго адкрыццяў – Люцынскі могільнік Віцебскай губ. (выявіў 293 пахаванні). Адкрыў помнік эпіграфікі XII ст. Барысаў камень. Даследаваў археалагічныя помнікі Падняпроўя і Пасожжа. Высвятляў дрыгавіцка-крыўіцкае пагранічча. Даследаваў гарадзішча і Замкавую гару ў Магілёве, курганы ў Нова-Быхаве, Брунавічах, Лучыне Магілёўскай губ., у маёнтку Каҳоўка Віцебскага пав. Вывучаў гарады Полацкай зямлі – Лукоўмль і яго манастыры. У 1882 г. абсле-

даваў курган ля в. Аўсянікі. У 1888 г. выявіў 2 курганы ў ваколіцах Лукоўмля і гарадзішча ля в. Чарэя. Выступаў у абарону помнікаў гісторыі і культуры Беларусі, асуджаў грабежніцтва скарбашукальнікаў. Шмат знаходак перадаў у Магілёўскі, Віцебскі, Віленскі музеі. Дзейнасць Раманава адзначана залатым і вялікім сярэбраным медалямі, дыпломамі навуковых таварыстаў.

Цягака Лідзія Іванаўна (н. 21 лют. 1937, г. п. Кампаніеўка Кіраваградскай вобл.), беларускі антралог. Кандыдат гістарычных навук (1970). Скончыла Мінскі медыцынскі інстытут (1960). З 1969 г. у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН Беларусі (з 1973 г. старшы, з 1986 г. вядучы навуковы супрацоўнік, з 1991 г. загадчык аддзела атрапалогіі і экалогіі).

Даследуе праblemsы часавай і просторавай зменлівасці морфафункцыянальных прыкмет людзей. Аўтар навуковых і навукова-папулярных прац, у тым ліку «Нарысаў па антралогіі Беларусі» (1976 г., з І. І. Салівон, А. І. Мікулічам). Займалася антралагічнымі даследаваннямі на Чашнічыне, вынікі якіх апісаны ў нарысах па антралогіі Беларусі.

Чарняўскі Міхаіл Міхайлавіч (н. 7 сак. 1938, в. Круці Мядзельскага раёна), беларускі археолаг. Кандыдат гістарычных навук. Даследуе матэрыяльную і духоўную культуру плямён каменнаага і бронзавага вякоў паўночна-заходній Беларусі, першабытнае мастацтва на Беларусі. У 1956 г. выявіў гарадзішча ля в. Ясяноўка.

Штыхач Георгій Васільевіч (н. 14 ліп. 1927, в. Старая Беліца, цяпер Гомельскі раён), беларускі археолаг. Доктар гістарычных навук (1983), прафесар (1989). Скончыў БДУ (1956). З 1962 г. навуковы супрацоўнік, з 1981 г. заг. сектара, з 1988 г. заг. аддзела зон новабудоўляў, з 1993 г. заг. аддзела археалогіі і гісторыі Полацкай зямлі Інстытута гісторыі АН Бе-

Беларусі. Вывучае старажытныя гарады Полацкай зямлі і курганныя могільнікі ранняга сярэднявечча паўночнай і цэнтральнай Беларусі. З 1982 г. узначальвае пастаянна дзеючую экспедыцыю па даследаванню старажытнага Мінска. Узначальваў экспедыцыі па вывучэнню Полацка, Віцебска, Заслаўя, Барысава, Лукомля, Лагойска, Кошыкаў. Аўтар мно-
гіх манаграфій па гісторыі і археалогії. У 1966—1969, 1971, 1973—1974 гг. праводзіў археалагічныя даследаванні па тэрыторыі раёна. Выявіў курганныя могільнікі ля вёсак Гогалеўка, Запружаны, Пачаевічы. Выявіў і даследаваў 3 курганныя могільнікі з 147 курганамі ля в. Слабодка, а таксама ля в. Лукомль. Даследаваў курганныя могільнікі ля вёсак Закур'е, Іванск.

Аб раскопках пахавання воіна у кургане каля Лукомля

18 лістапада 1966 г. у Полацкі краязнічымузей беларускі археолаг Г. В. Штыхай перадаў знаходку — пахаванне воіна — з раскопанага ім кургана каля в. Лукомль. У акце перадачы знаходкі адзначалася:

«Возле деревни Лукомль Чашникского района Витебской области в двух километрах восточнее Лукомльского замка находились 4 кургана, вытянутые цепочкой с юга на север. В народе это урочище зовется Проклятое поле. Археологический отряд Института истории АН БССР под руководством Г. В. Штыхова произвел раскопки одного из курганов с целью его научного исследования и передачи обнаруженного материала Полоцкому краеведческому музею.

Курган имел полусферическую форму, его высота достигала почти двух метров при диаметре в 10 метров. На вершине кургана имелась небольшая площадка. Курган был насыпан из гравия, взятого вблизи того места, где возведен.

В ходе раскопок выяснилось, что в насыпи кургана имеется впускное погребе-

ние. Яма, вырытая в кургане, хорошо прослеживалась в профилях бровок. На глубине 1,20 м от вершины кургана почти в его центре обнаружено погребение по обряду трупоположения. Костяк был ориентирован головой на запад. Руки вытянуты вдоль туловища, кисти — возле таза, левая нога изогнута в колене. Вокруг костяка, возле головы, у ступней ног и т. д. найдено 11 штук ржавых кованых гвоздей, вероятно, от деревянного гроба, который полностью истлел. При расчистке костяка найдены древние предметы, положенные во время погребения.

1. Возле правого плеча находился наконечник копья (острием вниз).

2. Возле правого колена — небольшой боевой железный топорик (рукоять истлела).

3. На уровне колен между ног — бронзовая подковообразная фибула (пряжка).

4. На уровне таза с обеих сторон находилось по одному бронзовому кольцу. Лицевая сторона колец орнаментирована выпуклыми проточками (всего два кольца).

5. Возле кисти левой руки — небольшой железный нож, от которого, кроме лезвия, сохранилась часть костяной рукоятки. На рукоятке натравирован княжеский знак — трезубец. Судя по сохранившейся части, он в какой-то мере напоминает знак Владимира Всеволодовича (Мономаха). От трезубца уцелел боковой левый зубец и средний зубец в виде ромбического копья.

6. Курганный инвентарь не оставляет сомнения в том, что при раскопках обнаружено погребение древнерусского дружинника. Датировка погребения должна определяться, вероятнее всего, второй половиной XI века. Очень возможно, что погребение связано с событиями 1078 года, когда Владимир Мономах разгромил Лукомль, как он сам об этом писал в своем «Поучении».

Вскрытое раскопками погребение было взято целиком для консервации и

исследования в Институт истории АН БССР.

18 ноября 1966 года погребение передано для экспозиции Полоцкому краеведческому музею».

Г. В. Штыхай

У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА І РЭЧЫ ПАСПАЛТАЙ

У глыбокай старажытнасці землі сучаснага Чашніцкага раёна ўваходзілі ў склад Полацкай зямлі. На тэрыторыі раёна існавалі два княствы – Лукомскае і Чарэйскае.

Помнікі археалогіі, дакументальныя крыніцы дазваляюць меркаваць, што паселішчы на тэрыторыі раёна ўзніклі з даўніх часоў.

Першым упамінаецца ў 1078 г. Лукомль. Дакладна вядома існаванне 48 паселішчаў у XVI ст.: Абуз'ер'е, Багданава, Баліна, Белая Царква, Бельнякі, Болюта, Будзілава, Вядрэнъ, Вяцера, Гара, Гарывец, Дзямідавічы, Дабрамыслі, Дуброўкі, Жэрэйна, Забор'е, Заессе, Замачак, Запружаны, Іванск, Камянец, Канстанцінава, Концевічы, Коравічы, Кушняроўка, Латыгалічы, Лукомль, Мар'іна, Мокавічы, Мялешкавічы, Навасёлкі, Неўгадава, Павулле, Пачаевічы, Прыстоі, Ротна, Руднае, Рудніца, Сабалі, Слідцы, Стайчы, Стражавічы, Тарантова, Тоўпіна, Хотліна, Цяпіна, Чарэя, Чашнікі. У XVII ст. упамінаецца ўжо 60 паселішчаў.

Землямі, людзьмі, прыроднымі багаццямі Чашніччыны на працягу стагодзіё валодалі князі Лукомскія, Сапегі, Кішкі, Патоцкія, Валадковічы і інш. Добры ўспамін пра сябе пакінуў канцлер ВКЛ князь Леў Сапега (1557–1633), які, атрымаўшы ў спадчыну Чарэйскае княства, пабудаваў на востраве на возеры Галаўль (сучасная назва –

Чарэйскае) каля Чарэі царкву святой Троіцы (мясцовая назва Белая царква).

У працах гісторыка і археографа Дз. І. Даўгяллы, які напісаў падрабязную гісторыю Чарэйскага манастыра, змешчаны звесткі аб tym, што родным братам заснавальніка Чарэйскага манастыра ўладыкі Мікаіла мог быць М. Валадковіч – продак апошніх уладальнікаў Чашнікаў. Няма непасрэднага пацвярджэння гэтаму, але вядома, што «в літо 6962» (1454 г.) Мікаіл Валадковіч прысутнічаў пры здзяйсненні купчай ад дзяцей Дашка – другога брата епіскапа Мікаіла.

Да сярэдзіны XIII ст. землі Лукомскага княства ўваходзілі ў склад Полацкага ваяводства. Але пагроза татарам-манголаў з паўднёвага ўсходу і крыжакоў з паўночнага заходу падштурхнула да аб'яднання беларускіх зямель з Літоўскай дзяржавай. Гэта аб'яднанне адбылося на дабравольна-дагаворнай аснове, аб чым сведчаць земскія прывілеі вялікіх князей літоўскіх, якія зацвярджалі аўтаномны статус беларускіх зямель у складзе ВКЛ. Еднасьць славянскіх і літоўскіх зямель у барацьбе з ворагамі дазволіла народам, што насялялі іх, супрацьстаяць агрэсіям, зберагчы свой этнас і дзяржаўную незалежнасць.

Пагроза агрэсіі нямецкага Тэўтонскага ордэна прымусіла ВКЛ у 1385 г. заключыць саюз з Польшчай – Крэўскую унію. Разам з Віленска-Радамскай уніяй 1401 г. яна адыграла важную ролю ў падрыхтоўцы і разгроме крыжакоў у час Грунвальдской бітвы 1410 г.

У 90-я гады XIV ст. удзельныя княствы на беларускіх землях былі ліквідаваны, у tym ліку і Полацкае. Функцыі цэнтральнай улады былі перададзены намеснікам вялікага князя ВКЛ. Адначасова ўстаўнія граматы вялікага князя замацоўвалі поўную аўтаномію Полацкай і Віцебскай зямель, палітычны, сацыяльны і прававы парадак, які тут раней склаўся. Пацвярджальныя граматы, якія захоўвалі ці пашыралі прывілеі, Полацкая зямля

У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВКЛ і РЭЧЫ ПАСПАЛТАЙ



наразова атрымлівала ў XV –
XVII стст.

З XIV – XV стст. у гістарычных
чарніцах упамінаецца другое значнае
княства на тэрыторыі Чашніцкай зямлі –
Чарэйскае. Князі Лукомскія і
Чарэйскія прымалі актыўны ўдзел у
войнах, якія вяло ВКЛ. У гісторыі
упамінаецца баявы полк вояў з
Лукомскага княства, які ўдзельнічаў у
Грунвальдской бітве 1410 г. У гэтай
битве сышліся аб'яднаныя войскі ВКЛ
і Каралеўства Польскага з войскамі
крыжакім. Бліскучая перамога над кры-
жакамі была настолькі ашаламляльная,

што землі ўсходніх славян 5 стагоддзя ў не ведалі германскай агресіі. Лукомскае і Чарэйскае княства прымалі ўдзел у міжусобнай барацьбе паміж Ягайлам і Андрэем Полацкім (1385 г.), а таксама паміж Жыгімонтам Кейстутавічам і Свідрыгайлом Альгердавічам (1433 г.) (гл. асобныя артыкулы *Лукомскае княства, Чарэйскае княства*).

У XV – XVI стст. на Чашніцкай зямлі згадваецца яшчэ адна значная воласць – Ульская, якая разам з Чашнікамі ўяўляла даволі значны маёнткаў аблішар (гл. асобны артыкул *Ула і Ульская воласць*).

У 1387 г. Польшча дала згоду аддаць каралеўскі трон літоўскаму князю Ягайлу ў абмен на каталіцкую Літву, з далейшым прыцэлам на акаталічванне ВКЛ.

Крэўская унія 1387 г. і дагавор паміж ВКЛ і Польшчай падрыхтавалі прыняще пастановы Гарадзельскага сейма 1413 г. аб уніі паміж ВКЛ і Польшчай, паводле якой праваслаўная знаць княства ставілася ў дыскримінacyjна становішча. Згодна з ёй, толькі «каталікі Рымскай царкве падуладны» валодаюць і карыстаюцца эканамічнымі і палітычнымі прывілеямі і падараваннямі пануючаму класу з боку вярхоўнай улады. Забараняліся шлюбы паміж католікамі і праваслаўнымі. На «дастоінства, месца і пасады» назначаліся «толькі каталіцкай веры прыхільнікі і падуладны святой Рымскай царкве. Таксама і ўсе пастаянныя ўрады земскія надаюцца толькі спавядальнікам хрысціянскай каталіцкай веры і да савета нашага (Вялікакняжацкай Рады) дапускаюцца і ў ім прысутнічаюць, калі абмяркоўваюцца пытанні аб дзяржаўным дабрабыце, таму што часцяком розніца ў веравызнаннях прыводзіць да розніцы ў пазыцыйах, і аказваюцца цераз гэта вядомымі такія разшэнні, якія неабходна ў тайне захоўваць».

Праваслаўныя феадалы пазбаўляліся права выбрання вялікага князя. Ім карысталіся толькі «паны і шляхцы зямлі літоўскай, прыхільнікі хрысціянскай рэлігіі, Рымскай царкве падуладныя, не схізматыкі ці іншыя паганыя». Гарадзельская пастанова была дынамітам пад федэратыўнае адзінства дзяржаўнага ўтварэння. Больш чым стогодовая барацьба, якую вялі праваслаўныя феадалы ВКЛ за палітычнае раўнапраёне з літоўска-каталіцкай арыстакратыяй, закончылася ўрэшце іх перамогай. На працягу XVI ст. буйныя феадалы ВКЛ як літоўскага, так і беларускага, украінскага, рускага паходжання, католікі, пратэстанты, праваслаўныя ўяўлялі адну сацыяльную гру-

пу, якая была аб'яднана агульнасцю палітычных, эканамічных і класавых інтарэсаў. Гэта яднанне дазволіла ВКЛ весці даволі паспяховую барацьбу са зневінімі ворагамі.

Шмат драматычных падзеяў адбывалася ў гэты час на Чашніцкай зямлі. Абу-моўлена гэта было тым, што землі Чашнічыны былі межавымі ў ВКЛ. Акрамя таго, у Чашніках перакрыжоўваліся шляхі, якія вялі з Віцебска на Мінск і з Полацка на Марілёў.

У сярэднявеччы то стральцы маскоўскія, то жаўнеры польскія бясконца з'яўляліся ля замкаў у Чашніках, Чарэі, Лукомлі, Бешанковічах, Уле, Суши, Лепелі, усё спальвалі і нішчылі на сваім шляху. Людзі, каб застацца жывымі, уцякалі ў дрымучыя лясы праз непralазныя балоты па вядомых толькі ім сцяжынках.

Асабліва цяжкімі для Чашнічыны былі часы Лівонскай вайны 1558–1583 гг., якую Руская дзяржава вяла супраць Лівоніі, ВКЛ, Польшчы, Швецыі за выхад у Балтыйскае мора. У 1562 г. рускія войскі началі наступленне ў напрамку Орши і Віцебска. У выніку асады 15 лютага 1563 г. яны ўзялі Полацк.

У час перамір'я ў 1563 г. рускія войскі на чале з Багданам Сабуровым, Апанасам Куртавым, Іванам Колычавым, Траццяком Чэрдкавым, Комінам Лазаревым і Іванам Цягаравым выйшлі з Полацка і 11 жніўня напалі на Лукомль, спалілі яго, а баёр, мяшчан і шмат іншых мясцовых жыхароў з жонкамі і дзецьмі і з усім скарбам забраці ў палон.

Дзве значныя падзеі ў гісторыі Лівонской вайны адбыліся на Чашніцкіх землях. Адна з іх – Чашніцкая бітва 26 студзеня 1564 г. (гл. асобны артыкул). Другая Чашніцкая бітва адбылася ў 1568 г. (гл. асобны артыкул). Гэтая бітвы завяршыліся бліскучай перамогай над ворагам. Яны мелі вялікі ўплыў на ўмацаванне воінскага духу нашых продкаў, рост аўтарытэту ВКЛ, а таксама забяспечылі поспехі ў наступ-

У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВКЛ і РЭЧЫ ПАСПАЛАТАЙ

ных ваеных дзеяннях. Яны натхнілі Літву і Польшчу на далейшую барацьбу з Маскоўскай дзяржавай. Кароль Стэфан Баторый у 1568 г. прыбыў у Радашковічы на чале вялікага войска. Паводле рускіх звестак, іх было 60 000 чалавек, па польскіх — 100 000. Паспяховай была асада Тураўля, Улы, Віцебска.

Ля в. Копцевічы быў устаноўлены памятны камень аб бітве каля Улы, на які жыхары Копцевіцкай воласці ў дзень памінання памерлых ускладалі вянкі і кветкі.

Міжусобная войны, Лівонская вайна, людскія і матэрыяльныя страты значна аслабілі ВКЛ. Гэта выкарысталі польская феадалы і каталіцкае душавенства. У 1569 г. яны дамагліся за ключэння Люблінскай уніі, паводле якой ВКЛ і Польшча аб'ядналіся ў федэратыўную дзяржаву — Рэч Паспалітую з адзіным выбарным каралём, сеймам і агульнай зневяднай палітыкай.

Кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый 11 жніўня 1579 г. асадзіў Полацк, а 30 жніўня захапіў яго. Полацк увайшоў у склад ВКЛ.

З імем караля Стэфана Баторыя звязаны і падзеі, якія адбыліся ў Чашніках у 1580 г. У гэты час кароль Рэчы Паспалітай, плануючы паход на рускія землі, вызначыў месцам збору сваіх войск мяст. Чашнікі. Тут С. Баторый прымалі пасла рускага цара Івана IV Грознага Фёдара Шышмарова. З мяст. Чашнікі войскі С. Баторыя ў 1580 г. началі паход на рускія землі. Гераічная 5-месячная абарона Пскова прымусіла С. Баторыя заключыць у 1581 г. перамір'е з Іванам IV Грозным, паводле якога тэрыторыя Віцебшчыны, у тым ліку Полацк і Чашніччына, засталіся ў ВКЛ.

Бесперапынныя крывавыя войны, рабункі і пажары няшчадна разбуравалі наш край, знішчалі шмат людзей, мнохіх забіралі ў палон. У дакументах часоў Івана IV Грознага паведамлялася, што 20 лістапада 1564 г. у Москву да цара прыехаў пасланнік Андрэй Ха-

ружы з граматай ад вялікага князя ВКЛ Жыгімента II Аўгуста. У граматце князь пісаў, што маскоўскія войскі нішчачы воласці, вёскі, маёнткі «караляў», што прыходзілі вайной на князёў Лукомскіх і Лукомль «повоевали». На гэта Іван IV Грозны адказаў Жыгімонту II Аўгусту граматай, што землі тыя — воласці, вёскі, маёнткі і Лукомль — адносяцца да царскага павету Полацкага і што за тое, што людзі не падпарадкоўваліся ваяводам, іх каралі смерцю: «всякого вольно казнити и жаловать». В. П. Цеханавецкі ў «Хроніке одного поместья Бочейково» адзначаў: «...двигались воюющие армии Стефана Батория и Ивана Грозного в 1564, 1566, 1568, 1579, 1580 годах. Жизнь прекращалась: крестьяне убогий скот уводили в дремучие леса, бесконечные болота по тропинкам, которые были известны лишь местным жителям. Когда война кончилась в 1581 году, то ни одной постройки не осталось: пустили их с дымом или жолнеры или стрельцы, сновавшие между замками в Суше, Улье, Лепеле и Чашниках».

Гісторык М. Стрыйкоўскі, які наведаў Чашнікі ў 1573 г., бачыў кучы непахаваных чалавечых касцей, бо хаваць іх не было каму. Гэта, у сваю чаргу, прывяло да росту інфекцыйных хвароб, якія таксама забралі шмат жыццяў нашых продкаў. Аб гэтым сведчыць пасланне літоўскага гетмана Рыгора Хадкевіча кіеўскаму кашталяну Паўлу Сапегу (гл. асобны дакумент).

У часы ўладарніцтва полацкіх і літоўскіх князёў значная частка чашніцкіх земляў належала праваслаўным манастырам. Гісторык І. Д. Гарбачэўскі, апісваючы ў 1895 г. Лепельскі павет, адзначаў, што Спаскаму манастыру ў Полацку належалі мяст. Копцевічы, воласць Іванская з дваром у в. Іванск, вёскі Дзямідавічы, Паўленцы, Красніца, Пунькі, Мядзвецк, Федзькі, Вішанькі, Хацяяна, Манастыр, Займішча, Цары, Кугоні, Манастырина і інш.

Пры Стэфану Баторыю шмат вёсак

было аддадзена каталіцкім манастырам. Як адзначаў І. Д. Гарбачэўскі, каталіцкія манахі пры падтрымцы караля і польскіх магнатаў пачалі будаваць касцёлы і кляштары ў Чашніках, Кублічах, Ушачах, Губіне, Сяльцы і іншых месцах. Па моцнасці іх збудаванняў можна было меркаваць, што пасяліліся яны тут на дойгія часы.

Манастыр у Чашніках быў побудаваны ў 1664 г. Дамінікам Служкай і яго жонкай Канстанцыяй з роду Падбярэзскіх.

Паводле Люблінскай уніі 1569 г., ВКЛ фармальна захавала свае органы ўлады, войска і заканадаўства, аднак трапіла ў залежнае становішча. Уставляваўся жорсткі нацыянальна-рэлігійны прыгнёт, які асабліва ўзмацніўся пасля заключэння Брэсцкай уніі 1596 г.

Аб павіннасцях сялян, якія належалі манастыру святога Іаана над р. Улай, сведчыць воліс Полацкай езуіцкай калегіі, складзены Скумінам Тышкевічам у 1692 г. У ім адзначаецца, што да манастыра належалі людзі Кошчевіцкія, Дзямідаўскія, Прыстойскія, Іванскія — усяго «86 дымоў». Павіннасці іх былі наступныя: даваць у манастыр з усіх пасеваў сваіх чацвёрты спон і з усіх борцяў палову мёду.

У працэсе фарміравання беларускай народнасці ў XIV — XV стст. культура беларускага народа набыла самабытныя харкторы, нацыянальную асаблівасць. У ВКЛ беларуская мова да канца XVII ст. была дзяржаўнай. На ёй вялося справаводства ва ўстановах, пісаліся статуты, летапісы, хронікі, свецкія і царкоўныя творы. Сярод выдатных дзеячаў культуры таго часу былі і выхадцы з Віцебшчыны: беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, вучоны, асветнік Францішак Скарына, пісьменнік, публіцыст, грамадскі і царкоўны дзеяч Сімяон Полацкі. Асабліва дарагім для жыхароў раёна з'яўляецца імя Васіля Мікалаевіча Цяпінскага (гл. асобны артыкул З народам і ўласкенсу).

У другой палове XVII ст. і асабліва ў XVIII ст. у дзяржаўных і гарадскіх установах беларуская мова паступова замянілася польскай. Пачалося прымусавае апалаічванне і акаталічванне насельніцтва. У адказ на гэта пры праваслаўных цэрквах ствараліся нацыянальна-рэлігійныя і асветніцкія грамадскія арганізацыі. Яны змагаліся супраць нацыянальнага ўціску і прымусовага акаталічвання праваслаўнага насельніцтва. Адчыняліся школы, друкарні, калегіумы.

Але пастаянныя ганенныя праваслаўных брацтваў урадам Рэчы Паспалітай, іх пагромы, якія арганізоўвалі езуіцкае і базыльянскіе духавенства, прыводзілі да значнага скарачэння колькасці брацкіх школ.

Узнікалі езуіцкія школы, дзе выкладанне вялося на лацінскай мове і было прасякнута багаслоўем. Уесь змест навучання і методыка выкладання ў школах былі скіраваны на тое, каб зрабіць вучняў фанатычна адданымі ордэну езуітаў. Езуіцкія вучылішчы, якія былі закліканы падтрымліваць рэакцыйныя інтарэсы феадалаў Рэчы Паспалітай, не карысталіся папулярнасцю сярод насельніцтва Беларусі.

У 1615 г. папа рымскі Павел V дазволіў адкрыць школы базыльянам. У канцы XVII — першай палове XVIII ст. базыльяне мелі школы ў Навагрудку, Мінску, Віцебску, Полацку, Вішневе, Ціцерыне, Талачыне, Чэрэi, Ушачах. У асімілятарскай палітыцы пануючых класаў Рэчы Паспалітай у адносінах да беларускага і ўкраінскага насельніцтва гэтым школам надавалася важнае значэнне. Базыльянскія школы цалкам успрынялі езуіцкую арганізацыю, сістэму і змест навучання, методы выхавання. Найважнейшым адрозненнем іх было тое, што настаўнікі выкладалі на роднай для вучняў гэтых школ мове.

Не мінулі гады ліхалецця нашу тэрыторыю і ў часы руска-польскай 1654—1667 гг. і Паўночнай 1700—

У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВКЛІ РЭЧЫ ПАСПАЛТАЙ

1721 гг. войнаў. Восенню 1654 г. рускія войскі, заняўшы паўночна-ўсходнюю частку Беларусі, выйшлі на рубеж Дзісна — Глыбокае — Чарэя — Шклоў — Мсціслаў. Зноў разгарнулася ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі восенню 1660 г. Яны адчуваліся закранулі і Чашнічыну. Тут адбылася вядомая Чарэйская бітва 1660 г. (гл. асобны артыкул).

У часы Паўночнай вайны 1700—1721 гг. па раёне прыйшлі рускія, польскія і шведскія войскі. Штаб-кватэра князя А. Д. Меншыкава размяшчалася ў базыльянскім манастыры на востраве воз. Чарэйскае. У Лукомлі знаходзіўся са сваім войскам генерал А. І. Рэпнін. 27 мая 1708 г. у Чашніках праходзіў генеральны савет бліжэйшых памошнікаў Пятра I — князя А. Д. Меншыкава і фельдмаршала графа Б. П. Шарамеццева, дзе быў выпрацаваны план далейшых сумесных дзеянняў у барацьбе са шведамі.

Пакуты людзей і разбурэнні ў часы вайны ўскладняліся феадальным уціскам простага народа, наступленнем католіцкай царквы. Таму ў 1-й палове XVII ст. адбыўся шэраг паўстанняў. Масавым стала перасяленне сялян і гардзян з Полацкага павета на тэрыторыю Расіі ў час вызваленчай вайны Украінскага і беларускага народаў 1648—1654 гг., якая вялася супраць феадальна-прыгонніцкага, нацыянальнага і рэлігійнага ўціску.

Але ў перыяд вайны 1654—1667 гг. адносіны беларусаў да Расіі рэзка змяніліся. У гэты час людзей абіралі, забівалі, бралі ў няволю. Насельніцтва цярпела ад маскоўскіх гарнізонаў, ад казакоў, ад шведаў, а ў дадатак і ад сваіх жа дэмаралізаваных жаўнераў, асабліва ад наймітаў.

Самымі страшнымі былі спусташальная дзеянні царскіх войск. Так, у 1657 г. полацкая шляхта пісала ў скарзе, што ўсё Полацкае ваяводства «от войска царя... спустошено». Біскуп Полацкі і Віцебскі Каліст напісаў адчайны ліст да ваяводы Івана Хаванска-

га: «Навошта столькі крыўды, раскрадання, пакутаў і забойства ў гарадах і ў вёсках, у лясах і на полі, за што ў кожным месцы чуеца плач і ліюща слёзы?». Палоннае насельніцтва з Беларусі адпраўлялася на тэрыторыю Маскоўскай дзяржавы і там адразу пераводзілася ў стан халопаў. Асаблівай спрабай быў пошук беларускіх рамеснікаў, якіх вывозілі ў Маскву сем'ямі — з жонкамі і дзецьмі.

Спусташэнні, голад, здзекі, масавы вывад нявольнікаў — усё гэта прывяло да выбуху народна-вызваленчага руху ў 1656—1658 гг. Край ускалыхнула хвала паўстанняў. Так, да ротмістра віцебскага шляхціца Юндзілы і полацкага шляхціца Храпавіцкага прыходзілі самыя розныя людзі з Віцебшчыны. Паводле звестак віцебскага ваяводы Мікіты Бабарыкіна, у Лукомлі стаялі 2 харугвы палкоўніка Самуля Лукомскага, 3 — Фларыяна Слонскага, 2 — Міхайлы Сакалінскага і па адной — Лыкі і Раманоўскага. Разам іх было «конных и пеших всяких людей и с мужиками тысячи с две». Выявіўшы лагеры партызан у блізкіх да Лукомля вёсках, маскоўскія стральцы правялі карную аперацию, палілі вёскі, нішчылі людзей. Усё насельніцтва Беларусі аб'ядналася адзінай мэтай — выгнаць чужое войска са сваіх земляў.

Аўстрыйскі дыпламат Р. Гейдэнштэйн, праезджаючы ў тыя часы па Беларусі, адзначыў, што здзекі і жорсткі гвалт маскоўскага войска над мясцовым людам «так адварнулі ад маскавіцян сэрцы гэтага народа і адштурхнулі ўсялякі давер да іх, што ён выгнаў іх са сваіх земляў з такой жа нянявісцю, з якім даверам калісці іх прымай».

Гістарычныя працэсы, якія адбываліся ў Рэчы Паспалітай, прывялі да яе падзелу ў канцы XVIII ст.

Паводле першага падзелу Рэчы Паспалітай (1772 г.), паўночна-ўсходняя частка Віцебшчыны (Віцебскае і Полацкае ваяводствы) увайшлі ў склад Расійскай імперыі. У 1772 г. мяст. Чашнікі стала цэнтрам Полацкага вая-

водства і праіснавала ў гэтай інастасі да 1793 г. Землі сучаснага Чашніцкага раёна ўз'ядналіся з Расіяй у 1793 г. — пры другім падзеле Рэчы Паспаліттай.

Stryjkowski M. Kronika Polska, Litowska, Zmódzka i wszystkiej Rusi. T. 2. Warszawa, 1848. С. 75, 76.

Турчинович О. Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен. СПб., 1897. С. 155, 156, 174.

Н. Кіндзяева

Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археологической комиссией. Т. 3 (1544—1587 гг.). СПб., 1848. С. 147.

Арлоў Уладзімір. Пішу вам у Москвію // Спадчына. 1992. № 1. С. 24—25.

Без-Корнилович М. О. Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии с при-
сокуплением и других сведений, к ней же отно-
сящихся. СПб., 1855. С. 120.

Вольф Ю. Князі на ашараах Вялікага княства Літоўскага да канца XIV ст. // Спадчына. 1922. № 4—6; 1993. № 1—6; 1994. № 2.

Высоцкая Н. Ф. Искусство Белоруссии XII—
XIII вв. Мн., 1994. С. 35.

Гейденштейн Р. Записки о Московской войне (1578—1582). СПб., 1889. С. 51, 52.

Географический словарь Королевства Польско-
го и других славянских стран. Варшава. Т. XV.
С. 255.

Гісторыя Беларускай ССР. Мн., 1972—1975.
Т. 1. С. 308, 422, 428; Т. 2. С. 326.

Горбачевский И. Д. Лепельский уезд Витебской губернии. Витебск, 1895. С. 32.

Грицкевич А. П. Соціальная борьба горожан Белоруссии XVI—XVIII вв.

Грыгаровіч І. І. Беларуская іерархія. Мн., 1992. С. 50—51.

Довгялло Д. И. Лепель, уездный город Витебской губернии. Витебск, 1905. С. 32.

Ермалович М. Старажытная Беларусь: Палацкі і новагародскі перыяды. Мн., 1990. С. 16—17.

Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. СПб.; М., 1882. Т. 3. С. 147, 388.

Іканапіс Беларусі XV—XVII стагоддзяў. Мн., 1994. С. 97—102.

Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, изданные под руководством Сазонова. Вып. 2. Витебск, 1871. С. 297, 298.

Карамзин Н. М. История Государства Российского. СПб., 1892. Т. III. С. 533.

Копыльский З. Ю. Экономическое развитие го-
родов Белоруссии в XVI — первой половине
XVII в. Мн., 1966. С. 33, 146, 148, 149.

Россия. Полное географическое описание на-
шего Отечества. Под редакцией П. П. Семенова.
СПб., 1905. Т. 9. С. 41.

Саганович Г. Невядомая вайна (1654—1667) // Спадчына. 1994. № 1. С. 122—123.

Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 3. М., 1963.
Т. 6. С. 636.

Лукомскае княства

Лукомль — адно са старажытнейшых паселішчаў на тэрыторыі Беларусі. Яно існавала з IX ст., а ў час утварэння Полацкага княства гэта быў ужо буйны цэнтр, які разам з Мінскам, Віцебскам і Браславам уваходзіў у яго склад.

Географ Баварскі (IX ст.) сярод ус-
ходнеславянскіх плямёнаў упамінае і
лукамлян. Гэтыя звесткі, як лічаць гі-
сторыкі, адносяцца да княства лукам-
лян з цэнтрам у Лукомлі.

Упершыню Лукомль упамінаецца ў 1078 г. у павучанні кіеўскага князя Уладзіміра Манамаха (1053—1125) у сувязі з падзеямі, якія там адбыва-
ліся.

За два гады да гэтага, у канцы 1076 г.,
кіеўскі князь Святаслаў памёр. На кі-
еўскі пасад уступіў князь Усевалад,
які разам са сваім сынам смаленскім і
чарнігаўскім князем Уладзімірам
Манамахам у 1077 г. рушылі на По-
лацк. Палачане пад кірауніцтвам князя
Усяслава Брачыславіча (1044—1101)
адбілі атакі ворагаў. Ваенныя няўдачы
яшчэ больш раззлавалі паўднёварускіх
князёў.

Уладзімір Манамах сабраў вялікае
войска з Паўднёвай Русі і палацецкія
орды і зімою 1078 г. рушыў на По-
лацк. Але і на гэты раз раці Манамаха
зноў аказаліся бяссільнымі супраць
Полацка. Зноў Усяслаў Брачыславіч
абараніў сталіцу сваёй дзяржавы —
Полацкага княства. У гневе Манамах
спаліў прадмесце Полацка, а вяртаючи-
ся дадому, у Чарнігаў, знішчыў
г. Одрск. Гэты горад так і не адрадзіў-
ся да жыцця. За такой страшэннай жор-
сткасцю хавалася бяссілле Кіева. По-

У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВКЛІ РЭЧЫ ПАСПАЛТАЙ



Лукомская воласць на пачатку XVI ст. Рэканструкцыя

мсцячы ў сваю чаргу за рабаванне Полацкага княства, Усяслава Брачыславіч напаў на Смаленск, захапіў яго і спаліў. Уладзімір Манамах з чарнігаўскімі палкамі рушыў да Смаленска. Але неўдоўны полацкі князь быў ужо далёка. Не застаўшы Усяслава Брачыславіча ў Смаленску, Уладзімір Манамах пайшоў у пагоню за ім, але той ужо быў у Полацку. А ісці зноў, і ісці беспераспяхова, на Полацк у Манамаха не было асаблівай ахвоты. И тут Манамах выканаў свою крывавую помсту, «пожегъ землю и повоеававъ до Лукамля и до Логожьска, та на Дръютськъ воюя, та Чернигову» (Повесть временных лет. Ч. 1. М., 1950. С. 158).

У XI – XIII стст. Лукомскі замак служыў умацаваным жыллём буйнага феадала і ўваходзіў у склад Полацкага княства. У пытаннях зневіненія палітыкі Лукомль і ўсе гарады княства – Мінск, Віцебск, Лагойск залежалі ад галоўнага горада, у астатнім жа яны былі самастойнымі. Полацк вёў бясконцыя войны з суседнімі княствамі, у якіх удзельнічалі дружыны гарадоў, якія ўваходзілі ў княства. Лукомскія «воі» прымалі ўдзел у разгроме шведаў на Ніве (1240), у бітве на Чудскім возеры (1242), у Грунвальдской бітве (1410).

Значнай з'яўляецца гісторычная роля Лукомскага княства ў складзе Полацкай зямлі і ВКЛ.

У Кіеўскім летапісе, дзе паведамлялася пра набег у 1179 г. полаўцаў пад кіраўніцтвам «бязбожнага» Канчака, ёсьць такое ўпамінанне аб Лукомлі: калі рускія князі падышлі да гарадзішча Лукомля, то полаўцы «яшась бегу».

З XII ст. Лукомль — цэнтр удзельнага Лукомскага княства, адыхрываў важную ролю, прадстаўляў сабою ўмацаваны замак.

У другой палове XIII — пачатку XIV ст. Лукомль увайшоў у склад ВКЛ.

Узрастанне ролі Лукомля фіксуецца з канца XIV ст., калі ён зноў пачынае трапляць на старонкі дакументаў. У хроніцы Яна Длугаша Лукомль згадваецца ў сувязі з канфліктам паміж Ягайлам і Андрэем Альгердавічамі.

Пасля заключэння юніі Літвы з Польшчай супраць Ягайлы ў 1385 г. выступіў яго старэйшы брат Андрэй Полацкі. Яшчэ раней «кароль полацкі» вёў перамовы з Лівонскім ордэнам і смаленскім князем Святаславам Іванавічам, які марыў вярнуць сабе Оршу і Мсціслаў, ваяваць супраць ВКЛ. Андрэй Полацкі разам з крыжакамі захапіў Лукомль і звёў у палон 3 тыс. чалавек. Са Смаленска на дапамогу Андрэю Полацкаму выступіў Святаслаў Іванавіч. Ягайла адправіў сваіх братоў Скіргайлу і Вітаўту на падаўленне паўстання Андрэя Полацкага. У бітве на беразе р. Вехры (непадалёку ад Мсціслава) 29 красавіка 1386 г. смаленскія дружыны былі разбіты, Святаслаў Іванавіч загінуў, яго сыны Глеб і Юрый трапілі ў палон. Скіргайла і Вітаўт пачалі наступленне на Лукомль, дзе засеў са сваім войскам Андрэй Полацкі. На працягу 2 сутак Лукомль вытрымліваў аблогу войска, і толькі пасля асады і адчайнага штурма горад быў узяты. Шмат немцаў загінулі ля яго сцен. Захоплены ў палон сваімі братамі, Андрэй Полацкі быў адпраўлены ў Кракаў. Ягайла закаваў яго ў кайданы і кінуў у турму Хенцынскага замка.

Лукомль адыхрываў значную ролю ў ходзе барацьбы паміж Свідрыгайлам

Альгердавічам, які праводзіў незалежную антыпольскую палітыку, і дробнымі старадубскімі князем, фанатыкамі каталіцызму Жыгімонтам Кейстутавічам у 1430-я гады. Ён быў апорным пунктам Свідрыгайлы, які неаднаразова знаходзіў у ім для сябе прытулак. Свідрыгайла выступіў супраць вялікага князя ВКЛ Вітаўта (1350—1430), а той «абапіраўся на Русь, што яму спачувала». Тады мяцежны Свідрыгайла ўцёк у Полацк, а потым у Лукомскі замак. Пасля перамогі Жыгімонта Свідрыгайла ў Лукомлі распусціў сваё войска, князёў і баяраў (якіх, напэўна, тут і збраў) і накіраваўся ў Кіеў.

Усе гэтыя падзеі сведчаць аб tym, што дзесьці ў канцы XIV ст. Лукомль, дзе меўся моцны замак, стаў, відаць,



Першая выява герба князёў Лукомскіх

У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВКЛ і РЭЧЫ ПАСПАЛТАЙ

значным адміністрацыйным цэнтрам. Напэўна, якраз тады ён стаў рэзідэнцыяй князя — родапачынальніка князёў Лукомскіх, якія ўпамінаюцца з другой паловы XV ст.

Беларускі гісторык В. Л. Насевіч мяркуе, што ў XIV — XV стст. у межы валоданняў князёў Лукомскіх (Лукомская воласць) маглі уваходзіць землі, звязаныя з водазаборам рэк Эсы і Улы, і ахопліваць значную тэрыторыю разам з Лепелем. Потым у 1435 г. (ці пазней) частка тэрыторыі была канфіскавана Жыгімонтам Кейстутавічам пасля яго перамогі над Свідрыгайлам Альгердавічам і перададзена князю Федку Даўгурдавічу, а пасля яго смерці ў 1451 г. — канцлеру Міхайлу Кезгайлу. У гэты ж час ад уладанняў князёў Лукомскіх адышла і Чарэя. Але значная частка ўладанняў князёў Лукомскіх у XV ст. захавалася ў руках іх прымых нашчадкаў. У свой час шматлікія звесткі аб іх землеўладанні былі сістэматызаваны Ю. Вольфам. Ва ўладаннях акрамя мяст. Лукомль згадваецца маёнтак Пірошыцы, які пазней падзяляўся на Вялікія і Малыя Пірошыцы. Вялікія Пірошыцы знаходзіліся на паўночным ускрайку сучаснай в. Забор'е Новазаранскага сельсавета, а Малыя Пірошыцы — у 1,5 км на паўночны захад ад вёскі.

Князям Лукомскім належалі маёнткі ў Боліне і Ротніцы, фальварак Шчыдуты, які размяшчаўся ля в. Кушняроўка, сёлы Івань (Іванск), Копцевічы, Латыгалічы, Багданава, Руднае, Лужкі, Калечая Слабада (Калечанка), Жэрына, Абузер'е, Абелльмакавічы (Гарадок Бельмакі, сучасная назва Бельнякі), Сабалевічы (Сабалі), Замачак (з замкам), Вячора (Вяцера), Барсукі, двор Пачаевічы з сёламі Неўгадава, Навасёлкі, Слідцы, Дуброўкі, Стайкі, Руднае і шмат іншых паселішчаў, якія ў XX ст. знаходзіліся не толькі ў межах, але і па-за межамі Чашніцкіны. У XV ст. валоданні князёў Лукомскіх, якія складалі Лукомскую воласць, былі вялікімі. Яны межавалі з Харэцкай



Адна з выяў герба князёў Лукомскіх

воласцю на захадзе, Барысаўскай воласцю і Друцкім княствам на поўдні, Абодзіцкай воласцю на ўсходзе.

Аб значнасці Лукомскага княства ў складзе ВКЛ бачна з перапісу апалчэння ў гады Лівонскай вайны 1558—1583 гг. На Гродзенскім сейме 10 мая 1567 г. адзначалася, што між іншымі буйнымі князямі, такімі, як Клейндорфы Друцкія, былі і князі Лукомскія, якія ў войска літоўскага ў 1567 г. паставілі разам з князямі Друцкімі 134 кањі, 22 драбы (пешыя салдаты).

У сувязі з tym што Лукомскага княства знаходзілася ў прыгрнічнай частцы ВКЛ, яно неаднойчы падвяргалася нападам ворагаў. Асаблівая страты і разбуранні здараліся ў гады Лівонскай вайны. Так, у 1563 г. рускія войскі амаль ушчэнт разбурылі Лукомль, зруйнавалі

Лукомскі замак і забралі шмат яго жыхароў у палон. Праз 20 год, калі ў 1573 г. польскі гісторык і паэт М. Стрыйкоўскі (1547–1590) наведаў Лукомль, ён убачыў, што ад замка засталося толькі гарадзішча і замчышча, акружанае землянымі валамі. Лукомскі замак больш не ўзнаўляўся. Дарэчы, М. Стрыйкоўскі ўдзельнічаў у Лівонскай вайне як разведчык. Верагодна, удзельнічаў ва ўзяцці Улы ў жніўні 1568 г. і абароне Віцебска ў верасні 1568 г.

З цягам часу ў выніку складанай гісторыі Лукомскага княства, войнаў і міжусобнай барацьбы яно часта разбуравалася, нішчыліся яго здабыткі, забіраліся ў палон жыхары княства, і ў выніку былы горад ВКЛ ператварыўся ў вёску, якая ў канцы XX ст. стала цэнтрам Лукомскага сельсавета і саўгаса «Лукомскі».

Н. Кіндзяева

Лукомскі замак

Уяўленне аб жыцці старажытнага Лукомля даюць археалагічныя раскопкі, якія пачалі праводзіцца яшчэ ў XIX ст. і асабліва актыўна прадоўжыліся ў 70-я гады XX ст. беларускім археолагам Г. В. Штыхавым. Яны сведчаць аб tym, што ў VI – VIII стст. будуче гарадзішча і ўчастак на поўнач ад яго, на правым беразе р. Лукомкі, было трывала заселена. Пасяленне ўмацавана наземнымі драўлянымі абарончымі збудаваннямі. Потым іх знішчыў агонь. У IX – X стст. Лукомскі замак – невялікая крэпасць – адзін з крывіцкіх цэнтраў. Ён складваўся з умацаванага дзядзінца плошчай 0,25 га і 2 пасадаў па абодвух берагах Лукомкі агульнай плошчай каля 10–13 га. Не выключана, што ўладары Лукомскага княства былі звязаны з гандлёвымі аперацыямі русаў, кантролівалі адзін з волакаў, што звязваў водазaborы Заходній Дзвіны і Дняпра (вытокі Усвейкі і Бабра). Магчыма, што выяўле-

ныя пры раскопках разбураныя ўмацаванні ў X ст. адлюстроўвалі вынік барацьбы за гегемонію ў Падзвінні паміж Лукомлем і Полацкам, якая скончылася на карысць апошніяга.

Знойдзеныя пры раскопках прадметы даюць уяўленне аб жыцці жыхароў замка і пасада. Розныя прылады працы з жалеза – матыка, вялікі нож-касар даўжынёй 26 см, жалезныя сашнікі, сярпы, нажы, колючыя рыбалавецкія прылады 11–13 стст. (астрогі), рыбалавецкія кручкі, ключы-адмычкі, цвікі, скобы і г. д., а таксама жорны, вырабы з гліны і касцей сведчаць аб tym, што жыхары Лукомля займаліся земляробствам, рыбалоўствам і паляваннем.

Пры раскопках у Лукомлі ў роўнай колькасці былі знайдзены косці хатніх і дзікіх жывёл. На гарадзішчы ў слаях XI – XIII стст. знайдзены косці курыцы, цецерука, шэрых гуся і жураўля, а таксама зубра, лася, выскароднага аленя, касулі, кабана, мяձьведзя, ваўка, лісіцы, барсука, куніцы, выдры, бабра, зайца. Гэта сведчыць аб tym, што насельнікі Лукомскага замка ўдала палявалі і ўжывалі ў ежу мяса дзікіх жывёл, якіх шмат было ў навакольных лясах.

У Лукомскім возеры і р. Лукомцы вадзілася шмат рыбы, што садзейнічала развіццю рыбалоўства. При раскопках знайдзены вудзільны, якія складаліся з двух рухомых звененяў і двух калец, і іншыя прылады рыбалоўства.

Археолагі знайшлі прадметы хатняга ўжытку – гліняныя ляпныя гаршкі, гарлачы, патэльні, гліняныя прасліцы. Былі знайдзены рэшткі старажытнага ткацтва з роўных і тонкіх льняных нітак простага палатнянага перапліцення, а таксама кавалкі ткацтва «ў ёлачку». Некаторыя былі пафарбаваныя ў чорны колер.

У Лукомлі знайдзены вырабы з касцей (часцей з рога лася). З іх рабілі грабяні, гузікі, упрыгожанні.

На гарадзішчы ў культурным слоі I ст. трапляліся каменныя тыглі для адліўкі трапецападобных і круглых уп-

У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВКЛІ РЭЧЫ ПАСПАЛТАЙ

рыгожванняў — падвесак. А сярод знаходак XII — XIII ст. быў каменны пытэль для вытворчасці манетападобных і трапецападобных падвесак, а таксама крыжыкаў.

Пры раскопках былі знайдзены ўпрыгожанні са шкла — пацеркі, рознакаляровыя бранзалеты. А залатая ажурная панэрка з Лукомля захоўваецца ў Нацыянальным музеі ў Мінску.

Шмат знаходак у Лукомлі адносіцца да розных відаў узбраення бліжняга бою — наканечнікі коп'яў і суліц, будавы, сякеры, у тым ліку шмат каменых.

Знайдзеныя пры раскопках Лукомля, курганоў рэчы, а таксама скарбы куфічных манет IX — X стст., адзінкаў знаходкі дынарыяў канца X — XI стст., абломкі фаянсавага посуду франскага паходжання сведчаць аб існаванні гандлёвых сувязей нашых предкаў з іншымі краінамі свету.

Дэкаратыўнае мастацтва ўсходніх славян IX — X стст. адлюстроўвалася язычніцкія магічныя ўяўленні.

Элементы старажытных вераванняў заставаліся ва ўзорах ювелірных вырабаў у наступныя стагоддзі, нягледзячи на распаўсюджанне хрысціянства. Адоль зразумела, чаму вырабы X — XI стст. з гарадоў блізкія да ўпрыгожванняў, знайдзеных у раскопках вясловых курганоў язычніцкіх часоў. Аб этым сведчаць знайдзеныя пры раскопках у Лукомлі стылізаваныя фігуркі жывёл, т. зв. «канькі». На арнаментіраванай касцяной пласціне, знайдзенай у Лукомлі, былі выгравіраваны выявы звероў.

Раскопкі ў Лукомлі папоўнілі коллекцыю старажытных шахмат. Была знайдзена шахматная фігура ў выглядзе сядзячага чалавека са скрыжаванымі на грудзях рукамі. Сама знаходка шахмат — пацвярджаючы высокага ўзроўню культуры старажытнага насельніцтва Лукомля.

Самыя малыя памеры гарадзішча ў Лукомлі — 0,25 га. Але адносна вялікай плошчы пасада 13—15 га і характар

знаходак, выяўленых пры раскопках, дазволілі Г. В. Штыхаву зрабіць высьнову, што гэты старажытны населены пункт належаў да ліку тагачасных гарадоў. Горад Лукомль у XI — XIII стст. прадаўжаў заставацца цэнтрам адміністрацыйнага кіравання гістарычнай воласці.

У «Спісе рускіх гарадоў далёкіх і блізкіх», складзеных прыкладна ў 1390-я гады, Лукомль упамінаецца ў ліку літоўскіх гарадоў.

Захаваліся звесткі пра заснаванне ў Лукомлі ў канцы XIV ст. манастыра і будаўніцтва царквы. Манастыр пад назвай «Жыдіческого-Ніколаевскага» быў раней у Луцку (Валынь). У 1393 г. тут узнік дамініканскі манастыр. Усіхвальваныя манахі Жыдзічаскага манастыра перасяліліся ў Лукомль і заснавалі другі Мікалаеўскі манастыр. Царкоўны твор, які захаваўся ў рукапісе XVI ст., тлумачыць прычыны перасялення манахаў з Валыні менавіта ў Лукомль. У ім распавядаецца аб цудах Мікалая Жыдзічаскага, яўленых у Лукомлі ў 1392 г. «при князе Вітовте Кесьтутьевіче». У 1397 г. тут пры манастыры была пабудавана царква святога Мікалая «у ледника, на горке».

У канцы XVI ст. у Лукомлі існаваў кляштар.

У 1715 г. князь Лукомскі здрадзіў праваслаўю. Фанатычны, як усе рэнегаты, ён адabraў Жыдзічаска-Мікалаеўскі манастыр у праваслаўных і аддаў яго уніятам. Манастыр як каталіцкі праіснаваў да 1831 г.

Лукомскі замак быў зруйнаваны ў XVI ст. у гады Лівонской вайны. На маляўнічым беразе р. Лукомкі захавалася толькі гарадзішча былога старажытнага Лукомскага замка.

H. Кіндзяева

Князі Лукомскія

Найстаражытнейшы княжацкі род на Беларусі, шэраг вядомых постасцей якога аказвалі прыкметны ўплыў на дзяр-

жаўную дзеянасць Полацкай зямлі (княства, ВКЛ). Гэта дзяржаўныя дзеячы, военачальнікі, суддзі, удзельнікі соймаў. Ім належалі Лукомль, Боліна, Чашнікі, Ротна, Ротніца, Мялешкавічы, Коравічы, Чарэя, Ула, Халопенічы і іншыя населеныя пункты. Неаднаразова князі Лукомскія атрымлівалі ад князёў і каралёў прывілеі за заслугі перад Айчынай. Дакументы аб князях Лукомскіх з'яўляюцца ўслед за тым, як у 1386 г. зафіксавана Лукомскае княства. Адны гісторыкі выводзяць род князёў Лукомскіх ад полацкага князя Андрэя Альгердавіча (1325—1399), другія — ад вялікага князя Уладзіміра Кіеўскага (? — 1015), трэція — ад князёў полацкіх і старадубскіх. Найбольш верагодным з'яўляецца меркаванне, што князі Лукомскія вядуць свой радавод ад асельных на Полаччыне князёў Друцкіх, Адынцэвічаў і інш.

Найбольш вядомыя постаці:

Марыя (? — ?), дачка князя Лукомскага і Старадубскага. Запіс аб ёй зроблены ў 1386 г. у хроніцы Быхаўца. Яна была першай жонкай вялікага князя ВКЛ Вітаўта (1350—1430). Гэтая звестка ўскосна пацвярджаецца крыжацкай хронікай Ліндэнбладта. Але гэты факт, як не пацверджаны іншымі крыніцамі, не можа лічыцца дакладным.

Марына (? — каля 1440). Прывілей сведчыць, што вялікі князь Казімір IV Ягелончык (1427—1492) праз пасрэдніцтва ваяводы Даўгерда (1440—1443) надае «ў Лукомлі Станку Саковічу сяло Боліна і данікаў на валоданне пасля смерці княгіні Марыны».

Васіль (? — ?), у 1463 г. у Бярэсці быў сведкам пагаднення паміж князямі Астрожскімі. Са спадчыннай справы пра маёнткі Пірошыцы і Лукомль вынікае, што князь Васіль пакінуў 4 дачкі. (Маёнткі Вялікія і Малыя Пірошыцы знаходзіліся ля в. Забор'е Новазаранскага сельсавета.) Першая, імя якой невядома, была жонкай князя Фёдара Фёдаравіча Сакалінскага-Канаплі і маці пані Фёдаравай Уладыкі. Другая дачка, Багдана, была жонкай



Багдана Лукомская, жонка Яна Мікалаевіча Радзівіла

Яна Мікалаевіча Радзівіла і маці Ганны Кежгайлай. Трэцяя — Федзя Ротніцкая (ад маёнтка Ротніца ля в. Рудніца) была жонкай нейкага князя Міхаіла. Чацвёртая дачка, імя якой невядома, была жонкай князя Івана Вяземскага. Ад іх паходзілі пані Нарбутава, Соф'я, Уладчына, Кежгайлайва. Гэтыя ўнучкі Васіля Лукомскага жылі ў 1553 г. на спадчыне ў Пірошыцах і Лукомлі. Па жаночай лініі ў XVI ст. маёнтак Пірошыцы перайшоў ва ўладанне князёў Баратынскіх.

Іван (? — студзень 1493), у 1482 г. даў разам з палякам Маціясам клятву польскому каралю Казіміру IV Ягелончыку забіць ці атруціць Івана III. Ён «подослал к Иоанну князя Ивана Лукомского, племени Владимирова, с тем, чтобы злодейски убить или отравить его. Лукомский клялся исполнить сие адское поручение, привез с собою в Москву яд, составленный в Варшаве, и будучи милостиво обласкан государем, всту-